



**Абмежаванне свабоды
выказвання меркаванняў
пад выглядам барацьбы з
экстремізмам і тэратрызмам**

Абмежаванне свабоды выказвання меркаванняў пад выглядам барацьбы з экстэрэмізмам і тэарызмам

**ПЦ "Вясна"
2023**

Змест

Уступ.....	4
Прымянільныя міжнародныя стандарты.....	5
Нацыянальнае заканадаўства.....	8
Уключэнне людзей, суполак, СМІ, іншых суб'ектаў і інфармацыйных матэрыялаў у «экстремісцкія» і «тэрарыстычныя» пералікі.....	11
Пералік грамадзян, датычных да экстремісцкай дзеянасці.....	12
Пералік экстремісцкіх фармаванняў.....	15
Спіс грамадзян і арганізацый, датычных да тэрарызму.....	16
Пералік матэрыялаў, прызнаных экстремісцкімі.....	17
Пераслед за асобныя формы ажыццяўлення свабоды выкавання меркавання.....	22
Распаўсюд «свядома лжывых звестак» у экстремісцкіх мэтах.....	22
Непрапарцыйны пераслед за абрэзу прадстаўнікоў улады.....	26
Распальванне варожасці і варажнечы.....	31
Пераслед стваральнікаў і ўдзельнікаў, а таксама за падтрымку «экстремісцкіх фармаванняў».....	35
Хуліганства і вандалізм як формы экстремізму.....	38
Абвінавачванне ў тэрарызме і асуджэнне на працяглыя тэрміны пазбаўлення волі.....	42
Распаўсюд «экстремісцкіх матэрыялаў», а таксама выраб, выданне, захоўванне ці перавозка такіх матэрыялаў у мэтах распаўсюду.....	45
Рэабілітацыя нацызму, прапаганда ці публічнае дэмантраванне, выраб, распаўсюд нацысцкай сімволікі і атрыбутыкі, а таксама захоўванне ці набыванне такой сімволікі ці атрыбутыкі ў мэтах распаўсюду.....	48
Публічныя заклікі да экстремізму, а таксама публічнае апраўданне такіх дзеянняў.....	52
Карная псіхіяtryя.....	54
Пазбаўленне грамадзянства.....	57
Працэдура страты грамадзянства.....	60
Высновы.....	61

Уступ

Свабода выказвання меркавання — адно з самых важных правоў, што падтрымліваюць незалежныя выказванні, прагрэсіўны дэмакратычны лад мыслення, грамадскую і палітычную актыўнасць, забяспечваюць дакладныя і прадказальныя рамкі абмежаванняў і забаронаў.

Беларускія ўлады паслядоўна скарачалі межы правоў і свабод, актывізаваўшы гэтыя працэсы пасля выбараў прэзідэнта Беларусі ў 2020 годзе, якія прайшлі з істотнымі парушэннямі і паклалі канец прызнанню рэжыму А. Лукашэнкі ў якасці легітымнай улады. У 2021 годзе ўлады перайшлі да рэфармавання заканадаўства, якое абмяжоўвае грамадзянскія і палітычныя права і свабоды, абраўшы ў якасці аргументаў для ўвядзення і ўзмацнення жорсткасці санкцый рыторыку барацьбы з тэрарызмам і экстрэмізмам.

З гэтай нагоды варта падкрэсліць, што мэты беларускіх уладаў якасна іншыя, чым у міжнародных арганізацый, якія змагаюцца з тэрарызмам і яго асновай — гвалтоўным экстрэмізмам. Гэта барацьба з іншадумствам і пратэснымі выступамі, а таксама жорсткае задушэнне дзеянняў, што маюць прыкметы правапарушэнняў, аднак здзейсненых з мэтай выказвання грамадска-палітычнай пазіцыі, процідзеяння ўзмацненню патэнцыялу нелегітымнай улады ў адсутнасць магчымасцяў для выказвання меркаванняў іншым шляхам. Асобнай мэтай пераследу сталі любыя праявы антываенныя пазіцыі грамадзян і іншых суб'ектаў пасля пачатку поўнамаштабнай агрэсіі Расійскай Федэрацыі супраць Украіны.

Прымянільныя міжнародныя стандарты

Рэспубліка Беларусь з'яўляецца ўдзельніцай шэрагу міжнародных дамоваў, што прадугледжвае з яе боку падрабязна вызначаныя абавязальніцтвы ў галіне правоў чалавека, у тым ліку па свабодзе выказвання меркавання. Міжнародныя стандарты з'яўляюцца неад'емнай часткай дзейснага заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Гэта замацавана, найперш, у арт. 8 Канстытуцыі – Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права і забяспечвае адпаведнасць ім заканадаўства. Нормы права, якія змяшчаюцца ў міжнародных дамовах Рэспублікі Беларусь, падлягаюць непасрэднаму прымяненню, – урэгулювана ў арт. 36 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб міжнародных дамовах» ад 23 ліпеня 2008 года № 421-З.

Дэ-юрэ месца міжнародных стандартаў у беларускім заканадаўстве вызначаецца як прыярытэтнае і не выклікае супярэчнасця паміж нацыянальным і міжнародным правам: нормы нацыянальнага права павінны ўжывацца неадрыўна ад нормаў міжнародных дамоваў. Напрыклад, Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, агульнапрызнаных прынцыпах міжнароднага права і нормах міжнародных дамоваў Рэспублікі Беларусь (ч. 1 арт. 1.1 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях).

Асноўнай міжнароднай дамовай Рэспублікі Беларусь у сферы грамадзянскіх правоў чалавека з'яўляецца Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах (далей – Пакт). Нягледзячы на тое, што Саветам Міністраў 27 кастрычніка 2022 года быў дэнансаваны¹ факультатыўны пратакол, які дазваляе падаваць індывідуальныя паведамленні аб парушэнні Беларуссю Пакта, нормы Пакта застаюцца і будуть заставацца абавязковымі.

Універсальны нормай, абавязковай для Беларусі, з'яўляецца арт. 19 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, у адпаведнасці з ч. 1 якога кожны чалавек мае права бесперашкодна прытрымвацца сваіх меркаванняў. У адпаведнасці з ч. 2, кожны чалавек «мае права на свабоднае выказванне свайго меркавання; гэтае права ўключае свабоду шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць любога кшталту інфармацыю і ідэі, незалежна ад дзяржаўных межаў, вусна, пісьмова ці з дапамогай друку ці мастацкіх формаў выказвання, ці іншымі способамі на свой выбар». Гэтая ж норма вызначае дапушчальныя абмежаванні: «карыстанне прадугледжанымі ў пункце 2 артыкула 19 Пакта правамі накладае асаблівую абавязкі і асаблівую адказнасць. Яно можа быць, такім чынам, спалучана з некаторымі абмежаваннямі, якія, аднак, павінны быць вызначаны законам і з'яўляцца неабходнымі:

- а) дзеля павагі правоў і рэпутацыі іншых асоб;
- б) дзеля аховы дзяржаўнай бяспекі, грамадскага парадку, здароўя ці маральнасці насельніцтва».

Непасрэдна з гэтага артыкула вынікае, што абмежаванні свабоды выказвання меркавання адказваюць міжнародным стандартам, калі захаваныя крытэрыі законнасці, неабходнасці ў дэмакратычным грамадстве і працарцыйнасці.

¹ Закон Рэспублікі Беларусь «Аб дэнансацыі Рэспубліканскага Факультатыўнага пратакола да Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах» ад 27 кастрычніка 2022 года № 217-З.

Па выніках разгляду індывідуальних зваротаў і дакладаў дзяржаваў аб выкананні Пакта, Камітэт па правах чалавека абавязуе практику ў сваіх заувагах агульнага парадку. Тлумачэнне палажэння арт. 19 Пакта, а таксама асобныя рэкамендацыі абароны і рэалізацыі свабоды выкавання меркавання адлюстраваныя ў [Заувагах агульнага парадку № 34](#).

[Рабацкі план дзеяння](#) па забароне прапаганды нацыянальнай, расавай ці рэлігійнай нянявісці, якая ўяўляе сабой падбухторванне да дыскрымінацыі, варожасці ці гвалту, утрымоўвае высновы і рэкамендацыі працоўных нарадаў экспертаў, арганізаваных УВКПЧ, прадугледжвае высокі парог для абмежавання свабоды выкавання меркавання, прызнання факту распальвання нянявісці і для ўжывання арт. 20 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. У ім апісаны [тэст](#) з шасцю крытэрамі, які ўлічвае:

- 1) сацыяльны і палітычны кантэкст;
- 2) статус выступоўцы;
- 3) намер выклікаць варожасць публікі да пэўнай групы;
- 4) змест і форму прамовы;
- 5) ступень уздзеяння прамовы;
- 6) імавернасць прычынення шкоды, уключаючы яе няўхільнасць.

[Кемдэнскія прынцыпы](#) па свабодзе выкавання меркавання і роўнасці «уюляюць прагрэсіўную інтэрпрэтацыю міжнароднага права і стандартаў, прызнанай практикі (як гэта адлюстравана, сярод іншага, у нацыянальных заканадаўствах і ў рашэннях нацыянальных судоў) і ў агульных прынцыпах права, прызнаных міжнароднай спольнасцю. Распрацоўка гэтых прынцыпаў была выклікана жаданнем садзейнічаць шырэйшаму міжнароднаму кансенсусу аб сапраўдных адносінах паміж свабодай выкавання меркавання і прасоўваннем роўнасці».

[Ёханэсбургскія прынцыпы](#) «Нацыянальная бяспека, свабода выкавання меркавання і доступ да інфармацыі» падкрэсліваюць, што «абмежаванні свабоды выкавання меркавання і свабоды інфармацыі ў інтарэсах нацыянальнай бяспекі дапускаюцца ў амежаваных рамках з тым, каб не даваць магчымасці ўраду неапраўдана аблікоўваць гэтыя свабоды пад выглядам нацыянальнай бяспекі».

[Сіракузскія прынцыпы](#) аб палажэннях, якія датычаць амежавання і прымянення праваў у Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах (E/CN.4/1985/4), – дакумент, які абавязуе агульнаўзятую падыходы да вызначэння правіл і лімітаў амежавання асноўных правоў і свобод, змяшчае агульныя прынцыпы тлумачэння палажэння пакта, якія адносяцца да правамернасці амежавання правоў, прынцыпы тлумачэння, якія адносяцца да асобных палажэнняў аб амежаванні правоў, адступлення ад правоў з прычыны надзвычайнага становішча.

Акрамя таго, апроч дакументаў, якія адносяцца да правоў і свобод, у ацэнках палітыкі Рэспублікі Беларусь адносна барацьбы з тэрарызмам і экстрэмізмам варта мець на ўвазе дакументы ААН, што датычаць барацьбы з тэрарызмам і гвалтоўным экстрэмізмам.

[Рэзалюцыя](#), прынятая Генеральнай Асамблеяй 8 верасня 2006 года (A/60/L.62)] 60/288. Глабальная контратэрарыстычная стратэгія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый вызначае тэрарызм ва ўсіх яго формах і праявах як дзейнасць, якая накіраваная на

знішчэнне правоў чалавека, асноўных свабод і дэмакратыі, стварае пагрозу тэрытарыяльнай цэласнасці і бяспечы дзяржаваў і дэстабілізуе законныя ўрады.

План дзеяння па папярэджанні гвалтоўнага экстрэмізму. Даклад Генеральнага сакратара – дакумент, які апісвае ўмовы ўзнікнення і развіцця гвалтоўнага экстрэмізму як пажыўнага асяроддзя для тэрарызму: «Апісанні незадаволенасці, фактычна ці адчувальная несправядлівасць, абязцянні забеспячэння шырэйшымі магчымасцямі і ажыццяўлення радыкальных пераўтварэнняў робяцца прывабнымі ў тых выпадках, калі парушаюцца права чалавека, ігнаруюцца прынцыпы эфектыўнага кіравання і разбураюцца надзеі».

Варта таксама звярнуць увагу на справа АБСЕ «Свабода выказвання меркавання ў Інтэрнэце». Згодна з заключэннямі даследавання нарматыўных актаў, якія рэгулююць інтэрнэт-кантэнт у рэгіёне АБСЕ, дзяржавы-ўдзельніцы АБСЕ павінны ўнікаць выкарыстання невыразнай прававой тэрміналогіі ў фармулёўках, што абмяжоўваюць свободу слова. Асабліва актуальнымі з'яўляюцца заўвагі пра неабходнасць удакладніць, што значаць «экстрэмізм», «прапаганда тэрарызму», «шкодны» ці «расісцкі кантэнт», а таксама «ксенафобскія выказванні». Любое абмежаванне павінна адпавядаць строгім крытэрам у адпаведнасці з міжнароднымі і рэгіянальнымі прававымі стандартамі, якія рэгулююць права чалавека. Неабходнасць абмежавання правоў выказвацца і атрымліваць інфармацыю павінна быць пераканаўча прадэманстравана з тым, каб адпавядаць міжнародным стандартам па правах чалавека.

У частцы суадносінаў абвязальніцтваў дзяржаваў паводле арт. 19 і паводле арт. 20 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах важнай крыніцай «мяккага права» з'яўляецца даклад Спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аб заахвочванні і абароне права на свободу меркавання і іх свободнае выказванне ад 9 кастрычніка 2019 года (A/74/486), у якім разглядаюцца пытанні процідзеяння ненавісціцкай рыторыцы.

У дачыненні да свабоды выказвання меркавання ў інтэрнэце і абароны сродкаў масавай інфармацыі важнай крыніцай «мяккага права» з'яўляюцца Супольныя дэкларацыі прадстаўнікоў міжурадавых органаў па абароне СМИ і выказвання меркавання, падрыхтаваныя ў тым ліку спецыяльным дакладчыкам ААН па пытанні аб заахвочванні і абароне права на свободу меркавання і іх свободнае выказванне і Прадстаўніком АБСЕ па пытаннях свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Гэтыя дэкларацыі датычыць пераважна асаблівасцяў забеспячэння свабоды выказвання меркавання і яе абмежавання ў інтэрнэце, а таксама свабоды СМИ, аднак у дадатак, напрыклад, выпрацоўваюць стандарты крымінальнага пераследу за паклён, аб антытэрарыстычным заканадаўстве і аб доступе да інфармацыі.

Нацыянальнае заканадаўства

Заканадаўства, якое абмяжоўвае свабоду выказвання меркаванняў, да сярэдзіны 2020 года складана было назваць усёабдымным, што пакідала досыць шырокое поле для легітымнага выкарыстання права; вялікая частка забаронаў і абмежаванняў таго часу была вынікам адвольнай практыкі.

З 2007 года дзейнічае Закон Рэспублікі Беларусь № 203-З «Аб процідзеянні экстремізму». Праваабаронцы раней [аналізавалі](#) яго змест і практыку прымяняння.

Указам презідэнта Рэспублікі Беларусь ад 9 лістапада 2010 года № 575 была зацверджана Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, якая замацавала сукупнасць афіцыйных поглядаў на сутнасць і змест «дзейнасці Рэспублікі Беларусь па забеспячэнні балансу інтэрэсаў асобы, грамадства, дзяржавы і іх абароне ад унутраных і вонкавых пагроз». Эты документ утрымоўвае вызначэнне паняцця «нацыянальная бяспека», якое выкарыстоўваецца ў дыспазіцыях артыкулаў Крымінальнага кодэкса, – стан абароненасці нацыянальных інтэрэсаў Рэспублікі Беларусь ад унутраных і вонкавых пагроз і шэраг злучаных з ім вызначэнняў паняццяў: «нацыянальныя інтэрэсы», «пагроза нацыянальнай бяспечы».

У студзені 2021 года Генеральны прокурор Беларусі Андрэй Швед паведаміў пра падрыхтоўку законапраекта аб узмацненні адказнасці за экстремісцкую дзейнасць, і ўжо ў сярэдзіне 2021 года некалькі адпаведных законаў набылі моц.

У першую чаргу варта адзначыць змены ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 4 студзеня 2007 года № 203-З «Аб процідзеянні экстремізму», выкладзены ў новай рэдакцыі (набыў моц з 16 чэрвеня 2021 года). Закладзеныя ў новую рэдакцыю закона пашыранае вызначэнне экстремізму, нормы аб пазбаўленні правоў грамадзян, асуджаных за «экстремісцкія» злачынствы, яшчэ па-ранейшаму знаходзяцца у працэсе ўключэння ў рэпрэсіўныя практыкі.

Тады ж быў прыняты і набыў моц Закон Рэспублікі Беларусь «Аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму» (да прыняцця закона рэабілітацыя нацызму была адной з формаў экстремізму і абмяжоўвалася адпаведным законам).

22 студзеня 2022 года ўвайшоў у сілу Закон Рэспублікі Беларусь №2/2866 «Аб генацыдзе беларускага народа», адзін з нешматлікіх, ініцыяваных дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, – Ліліяй Ананіч; ідэя «халакоста беларускага народа» была агучана А. Лукашэнкам улетку 2021 года. Першы артыкул закона канстатуе, што «здзейсненая нацысцкімі злачынцамі і іх памагатымі, нацыяналістычнымі фармаваннямі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і пасляваенны перыяд злачынствы, накіраваныя на планамернае фізічнае знішчэнне беларускага народа шляхам забойства і іншых дзеянняў, прызнаваных генацыдам у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі і нормамі міжнароднага права, з'яўляюцца генацыдам беларускага народа». Пад пасляваенным перыядам у гэтым выпадку маецца на ўвазе перыяд па 31 снежня 1951 года; пад беларускім народам маюцца на ўвазе «савецкія грамадзяне, якія пражывалі на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і (ци) пасляваенны перыяд». Другі артыкул закона ўносіць змены ў Крымінальны кодэкс – уводзіць крымінальную адказнасць за адмайленне генацыду беларускага народа, якое змяшчаецца ў публічным выступе, або ў друкаваным ці публічна дэманстраваным творы, або ў сродках масавай інфарма-

цыі, або ў інфармацыі, размешчанай у глабальнаі камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт, іншай сетцы электрасувязі агульнага карыстання ці вылуччанай сетцы электрасувязі, прадугледжваючы пакаранні аж да пазбаўлення волі тэрмінам да 10 гадоў.

Раней у Крымінальны кодэкс было ўнесена некалькі зменаў, якія вызначаюць ці ўзмацняюць адказнасць за асобныя спосабы выкавання меркаванняў (набылі моц з 18 ліпеня 2021 года):

- уведзены арт. 342-2, які прадугледжвае адказнасць за неаднаразовае парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў, — парушэнне вызначанага парадку арганізацыі ці правядзення збору, мітынгу, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства, утым ліку публічныя заклікі да арганізацыі ці правядзення збору, мітынгу, вулічнага шэсця, дэмансстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства з парушэннем вызначанага парадку іх арганізацыі ці правядзення (парушэнне парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў), калі гэтае дзеянне зроблена неаднаразова;
- уведзены арт. 361-4, які прадугледжвае адказнасць за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці.

Была ўзмоцненая адказнасць:

- паводле арт. 130 за распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці ці варажнечы;
- паводле арт. 342 за арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, або актыўны ўдзел у іх;
- паводле арт. 341 за апаганьванне збудаванняў і псанаванне маёмы — апаганьванне будынкаў ці іншых збудаванняў цынічнымі надпісамі ці выявамі, псанаванне маёмы на грамадскім транспарце ці ў іншых грамадскіх месцах пры адсутнасці прыкметаў больш цяжкага злачынства;
- паводле арт. 361 за заклікі да мераў абмежавальнага характару (санкцый), іншых дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь;
- паводле арт. 367 за паклён у дачыненні да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;
- паводле арт. 368 за абрэзу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;
- паводле арт. 369 за абрэзу прадстаўніка ўлады;
- паводле арт. 369-1 за дыскрэдытацию Рэспублікі Беларусь;
- паводле арт. 369-3 за публічныя заклікі да арганізацыі ці правядзення незаконных сходу, мітынгу, вулічнага шэсця, дэмансстрацыі ці пікетавання або залучэнне асоб ва ўдзел у такіх масавых мерапрыемствах;
- паводле арт. 370 за знявагу дзяржаўных сімвалau.

Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12 кастрычніка 2021 года № 575 «Аб мерах процідзеяння экстрэмізму і рэабілітацыі нацызму» вызначыла:

- парадак вядзення пераліку арганізацый, фармаванняў, індывидуальных прадпрымальнікаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці, і пераліку грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян ці асоб без грамадзянства, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці;
- парадак абскарджання ўключэння ў пералік;

- парадак правядзення маніторынгу выканання заканадаўства ў частцы не-дапушчэння рэабілітацыі нацызму, у тым ліку заснавальнікамі, рэдакцыямі сродкаў масавай інфармацыі, уладальнікамі інтэрнэт-рэсурсаў, журналістамі, аўтарамі інфармацыйных паведамленняў і матэрыялаў;
- зацвердзіла Палажэнне аб парадку правядзення ацэнкі сімволікі і атрыбутыкі, інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці (адсутнасці) у іх прыкметаў праявы экстрэмізму і Палажэнне аб Рэспубліканскай камісіі па правядзенні ацэнкі сімволікі і атрыбутыкі, інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці (адсутнасці) у іх прыкметаў праявы экстрэмізму;
- удакладніла парадак вядзення і апублікавання Рэспубліканскага спісу экстэмісцкіх матэрыялаў.

Рашэннем ад 4 чэрвеня 2021 года № 309 Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў зменена рашэнне Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў ад 16 лістапада 2016 года № 252 «Аб зацвярджэнні Правілаў добраўпарадковання і ўтрымання горада Мінска» і вызначана, што пры наўмысным нанясенні шкоды аб'ектам добраўпарадковання, капитальным збудаванням і будынкам арганізацыі забяспечваюць прывядзенне ў належны выгляд згаданых аб'ектаў, што знаходзяцца ў іх уласнасці (гаспадарчым вядзенні, аператыўным кіраванні), з наступным спагнаннем у вызначаным парадку шкоды ў сторазовы памеры. Гэтая норма, па сутнасці, вызначае пакаранне, бо не носіць харктар нормы, што рэгулюе парадак пакрыцця маёмаснай шкоды.

Уключэнне людзей, суполак, СMI, іншых суб'ектаў і інфармацыйных матэрыялаў у «экстремісцкія» і «тэрарыстычныя» пералікі

Заканадаўства аб процідзеянні экстремізму і тэрарызму прадугледжвае вядзенне органамі выканайчай улады пералікаў арганізацый, фармаванняў без афіцыйнага статусу арганізацыі, груп людзей і асобных людзей, датычных, на думку ўладаў, да экстремісцкай і тэрарыстычнай дзейнасці. Так, на гэты момант вядуцца «Рэспубліканскі спіс экстремісцкіх матэрыялаў», «Пералік арганізацый, фармаванняў, індывідуальных прадпрымальнікаў, датычных да экстремісцкай дзейнасці», «Пералік грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян ці асоб без грамадзянства, датычных да экстремісцкай дзейнасці» і «Пералік арганізацый і фізічных асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці».

Заўвагі агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання і іх выказвання

25. ...Закон не павінен надзяляць асоб, якім даручана яго ажыццяўленне, неабмежаванымі дыскрэцыйнымі паўнамоцтвамі вызначаць абмежаванні на права свабоднага выказвання меркавання. Законы павінны забяспечваць асобам, якім даручана іх ажыццяўленне, дастатковыя кіруючыя ўказанні для таго, каб яны маглі вызначыць, на якія формы выказвання меркаванняў вызначаны належныя абмежаванні, а на якія не.

Падставай для ўключэння ў некаторыя пералікі («Рэспубліканскі спіс экстремісцкіх матэрыялаў», «Пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян ці асоб без грамадзянства, датычных да экстремісцкай дзейнасці») з'яўляецца пастанова суда, якая набыла моц, падставай для ўключэння ў іншыя пералікі («Пералік арганізацый, фармаванняў, індывідуальных прадпрымальнікаў, датычных да экстремісцкай дзейнасці», «Пералік арганізацый і фізічных асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці») з'яўляецца адно толькі адміністрацыйнае рашэнне органа выканайчай улады.


Усе рашэнні аб непасрэдна ўключэнні ў спісы прымаюць «за зачыненымі дзвярыма»: працэдура іх прыняцця не прадугледжвае ўдзелу асоб, у дачыненні да якіх прымаеца рашэнне, а таксама іх належнага апавяшчэння аб прынятым рашэнні і парадку абскарджання рашэння.

На практыцы ў адміністрацыйным парадку ў пералікі ўключаютца групы грамадзян, грамадскія арганізацыі, СMI і ініцыятывы за крытыку дзейсных уладаў, выканаванне альтэрнатыўнага меркавання, патрабаванні зменаў у дзяржаве і палітыцы, якую праводзіць улада. Такое адвольнае прызнанне Міністэрствам унутраных спраў і Камітэтам дзяржаўнай бяспекі груп людзей экстремісцкімі і тэрарыстычнымі дае магчымасць іх крымінальна пераследваць і ўжываць непрапарцыйна строгае пакаранне.

Пералік грамадзян, датычных да экстэрэмісцкай дзейнасці

«Пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян ці асоб без грамадзянства, датычных да экстэрэмісцкай дзейнасці» вядзе Міністэрства ўнутраных спраў на падставе прысаду суда, які набыў моц. У пералік уключаюцца тыя, у дачыненні да каго прысад толькі ўвайшоў у сілу, хто ўжо цалкам адбыў сваё крымінальнае пакаранне, і тыя, у каго ўжо пагашана судзімасць. На 15 сакавіка 2023 года ў пералік уключана 2 531 чалавек.

Колькасць чалавек у пераліку за апошнія 12 месяцаў




Актыўны ўсплёск уключэння ў дакумент выпаў на каstryчнік 2022 года, калі за месяц пералік павялічыўся на 896 пазіцый. Толькі рашэннем ад 28 каstryчніка 2022 года Міністэрства ўнутраных спраў унесла ў яго 625 чалавек. Да канца месяца пералік павялічыўся больш як у два разы.

Уключэнне ў пералік накладае абмежаванні ў правах, дадатковыя да прызначанага судом пакарання, якія адноўляюцца як для тых, хто адбывае крымінальнае пакаранне ў выглядзе пазбаўлення ці абмежавання волі, гэтак і для тых, хто ўжо адбыў яго. Усе абмежаванні перастаюць дзейнічаць толькі па заканчэнні пяці гадоў пасля пагашэння ці здымання судзімасці.

Фінансавыя аперацыі (адкрыццё банкаўскага рахунку, разавыя плацяжы, перавод, паступленне, выдача, абмен, занясенне грошовых сродкаў) тых, хто ўключаны ў пералік, падлягаюць «асабліваму фінансаваму контролю»². На практыцы гэта азначае, што чалавек не можа свабодна карыстацца сваім банкаўскім рахункам, адкрываць новы рахунак і карыстацца ім. Любое выкарыстанне ці здыманне грошовых сродкаў з банкаўскага рахунку магчымае толькі ў парадку выключэння згодна з дазволам органа, які ажыццяўляе фінансавы контроль.

² Закон Рэспублікі Беларусь «Аб процідзеянні экстэрэмізму» ад 4 студзеня 2007 года № 203-З, арт. 18.

Колькасць чалавек, занесеных у пералік за асобны месяц



Таксама асобам, уключаным у пералік, забараняеца:

- займацца дзейнасцю, злучанай з абаротам наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсораў, зброі і боепрыпасаў, выбуховых рэчываў,
- педагагічнай дзейнасцю (у частцы рэалізацыі зместу адукатычных праграм),
- выдавецкай дзейнасцю;
- займаць дзяржаўныя пасады;
- праходзіць вайсковую службу.

Сіракузскія прынцыпы

В. Прынцыпы тлумачэння, якія датычаць канкрэтных абмежавальных палажэнняў «Прадпісаныя законам»

17. Прававыя нормы, якія абмяжоўваюць ажыццяўленне правоў чалавека, павінны быць ясныя і даступныя кожнаму.

18. Законам прадугледжваюцца належныя гарантыв і эфектыўныя сродкі абароны супраць незаконнага ці абразлівага ўвядзення ці прымянення абмежаванняў правоў чалавека.

Даклад Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека аб найлепшай практыцы і атрыманых уроках па пытанні аб тым, якім чынам абарона і заахвочванне правоў чалавека садзеінічаюць папярэджанню гвалтоўнага экстрэмізму і барацьбе з ім ад 21 ліпеня 2016 года, № A/HRC/33/29

18. Некаторыя ўнутраныя законы і палітычныя меры накіраваныя на бараць-бу з экстрэмізмам, але пры гэтым не называюць яго «гвалтоўным» ... Калі адпаведныя меры не абмяжоўваюцца «гвалтоўным» экстрэмізмам, існуе небяспека, што яны будуць накіраваны на сам факт наяўнасці меркавання ці пераканання, а не на фактычныя дзеянні.

Падставай для ўключэння ў пералік з'яўляеца прысуд суда, які набыў моц, у сувязі з ажыццяўленнем дзеянняў, аднесеных Законам «Аб процідзеянні экстрэмізму» да экстрэмісцкай дзейнасці. Да экстрэмісцкай дзейнасці гэты закон адносіць шырокі пералік дзеянняў ад захопу ці ўтрымання дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам да такіх негвалтоўных дзеянняў, як распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, абраца прадстаўнікаў улады, удзел ці заклікі да ўдзелу ў мірных сходах. Недакладнасць, размытасць фармулёвак такіх дзеянняў не дазваляе адназначна вызначыць, якія дзеянні будуць падпадаць пад паняцце экстрэмізму, а якія – не.

Адным з крытэраў аднясення закрытага пераліку крыміналізаваных дзеянняў да экстрэмісцкай дзейнасці з'яўляеца мэта дзеяння – «планаванне, арганізацыя, падрыхтоўка і здзяйсненне замахаў на незалежнасць, тэрытарыяльную цэласнасць, суверэнітэт, асновы канстытуцыйнага ладу, грамадскую бяспеку»³. Так, напрыклад, «абраза прадстаўнікаў улады» (арт. 369 Крымінальнага кодэкса) падпадае пад вызначэнне экстрэмісцкай дзейнасці, толькі калі здзейсненая ў мэтах, пералічаных у паняцці «экстрэмісцкая дзейнасць» («планаванне, арганізацыя, падрыхтоўка і здзяйсненне замахаў на незалежнасць, тэрытарыяльную цэласнасць, суверэнітэт, асновы канстытуцыйнага ладу, грамадскую бяспеку»). На практицы ж, калі прысуд суда за крыміналізаваныя дзеянні, пералічаныя ў паняцці «экстрэмісцкая дзейнасць», набывае моц, уключэнне ў пералік адбываецца «аўтаматычна», незалежна ад таго, ці выявіў суд спецыфічную мэту дзеяння.

Працэдура абскарджання рашэння аб ўключэнні ў пералік прадугледжвае⁴ падачу скаргі ў орган, які прыняў рашэнне, – Міністэрства ўнутраных спраў. Скарту можна падаць у пісьмовай ці электроннай форме. Падача скаргі ў электроннай форме ажыццяўляеца праз сайт Міністэрства ўнутраных спраў, доступ на які абмежаваны за межамі тэрыторыі Беларусі. Тэрмін разгляду скаргі – адзін месяц, пасля чаго заяўніку накіроўваецца адказ. Заканадаўча не прадугледжана адмысловая органа (камісія) у ведамстве Міністэрства ўнутраных спраў па разглядзе скаргаў або пэўнай адказнай асобы. Не прадугледжана таксама магчымасць заяўніка і яго абаронцы ўдзельнічаць у працэсе разгляду скаргі. Далейшае абскарджанне магчыма ў суд у агульным парадку для абскарджання адказаў дзяржаўных органаў на звароты.

На скаргі, пададзеныя з дапамогай Грамадскай прыёмнай Праваабарончага цэнтра «Вясна», Міністэрства ўнутраных спраў дае аднолькавыя фармальныя адказы наконт іх нездавальнення з адзінай спасылкай на заканадаўства – норму, якая прадугледжвае, што скарга можа быць задаволеная або прызнаная неабгрунтаванай.

³ Закон Рэспублікі Беларусь «Аб процідзеянні экстрэмізму» ад 4 студзеня 2007 года № 203-З, арт. 1.

⁴ Пастанова Савета Міністраў «Аб мерах процідзеяння экстрэмізму і рэабілітацыі нацызму» ад 12 кастрычніка 2021 года № 575, п. 1.3.

Такім чынам, назіраецца тэндэнцыя адносіць да экстрэмісцкай дзейнасці негвалтоўныя паводзіны, што на практицы выконвае ролю пераследу за выказванне альтэрнатыўнага меркавання і за крытыку цяперашніх уладаў.

Уведомление

Сообщаем, что Ваша жалоба, направленная в Министерство внутренних дел, зарегистрирована установленным порядком и рассмотрена в соответствии с положениями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 575.

Согласно абзыва азбаза девятнадцатого подпункта 1.3. пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 575 Министерством внутренних дел принято решение о признании Вашей жалобы необоснованной.

Начальник главного управления

А.В.Ананенко

Вызначаная працэдура ўключэння людзей у «Пералік грамадзян Беларусі, замежных грамадзян ці асоб без грамадзянства, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці» абунаўляе фармальнаяе аднясенне да экстрэмісцкай дзейнасці ўсіх правапарушэнняў, якія, згодна з законам, да яе могуць адносіцца, аутаматычна, незалежна ад таго, ці былі судом выяўленыя ў дзеянні спецыфічныя крытэрыі, якія дазваляюць адносіць такое дзеянне да экстрэмісцкай дзейнасці.

Пералік экстрэмісцкіх фармаванняў

Паняцце экстрэмісцкага фармавання выкарыстоўвалася ў тэксле закона «Аб процідзеянні экстрэмісцкай дзейнасці» яшчэ да ўнясення ў яго зменаў у 2021 годзе: «стварэнне арганізацыі для ажыццяўлення экстрэмісцкай дзейнасці, экстрэмісцкай арганізацыі, экстрэмісцкай групы (далей – экстрэмісцкія фармаванні)» прызнавалася формай экстрэмісцкай дзейнасці, аднак «экстрэмісцкае фармаванне» было агульным найменнем для экстрэмісцкай арганізацыі – арганізацыі, якая здзяйсняе экстрэмісцкую дзейнасць або прызнае магчымасць яе ажыццяўлення ў сваёй дзейнасці, або якая фінансуе экстрэмісцкую дзейнасць, у дачыненні да якой прынятае і ўвайшло ў законную сілу рашэнне Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь аб прызнанні яе экстрэмісцкай, і экстрэмісцкай групы – устойлівай кіраванай групы ў колькасці дзвюх ці больш асоб, якія папярэдне аб'ядналіся дзеля ажыццяўлення экстрэмісцкай дзейнасці.

Згодна з новай рэдакцыяй закона, экстрэмісцкае фармаванне – група грамадзян, якая здзяйсняе экстрэмісцкую дзейнасць, або аказвае іншае садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, або прызнае магчымасць яе ажыццяўлення ў сваёй дзейнасці, або фінансуе экстрэмісцкую дзейнасць, у дачыненні да якой прынятае рашэнне Міністэрства ўнутраных спраў ці Камітэта дзяржаўнай бяспекі аб прызнанні яе экстрэмісцкай.

Парадак прызнання экстремісцкім фармаваннем наступны: пры выяўленні ў дзеяннях групы грамадзян прыкметаў, якія сведчаць аб ажыццяўленні дзейнасці, прадугледжанай ч. 4 арт. 1 закона «Аб процідзеянні экстремісцкай дзейнасці», Міністэрства ўнутраных спраў ці Камітэт дзяржаўнай бяспекі прымае рашэнне аб прызнанні такой групы грамадзян экстремісцкім фармаваннем, аб забароне яго дзейнасці, якое можа быць абскарджана ў гэтыя органы і (ці) у суд.

Пералік арганізацый, фармаванняў, індывидуальных прадпрымальнікаў, датычных да экстремісцкай дзейнасці, вядзецца МУС; парадак уключэння арганізацый, фармаванняў і ІП рэгулюеца Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12 кастрычніка 2021 года № 575 «Аб мерах процідзеянні экстремізму і рэабілітацыі нацызму». Пасля таго, як гэтая пастанова набыла моц, пералік пачаў фармавацца: першыя фармаванні былі прызнаныя такімі і ўключаныя ў яго 18 кастрычніка 2021 года.

На сённяшні дзень у пераліку знаходзіцца 121 «экстремісцкае фармаванне», сярод якіх СМІ («Белсат», «Радыё Свабода», Еўраадыё, ПВУП «Суродзічы» газеты «Наша Ніва» і інш.), грамадскія аб'яднанні («Экадом», БАЖ), прафсаюз РЭП, прафесійныя аб'яднанні («Рабочы Рух», Беларускі фонд спартовай салідарнасці і інш.), буйныя і лакальныя грамадскія ініцыятывы («Сумленныя людзі», «By_help», BYSOL і інш.), палітычныя суб'екты («Валерый Цапкала», «Народнае антыкрызіснае кіраванне», «Каманда Святланы Ціханоўскай», «Кардынацыйная рада»), музычны гурт Tor Band.

Гэтыя суб'екты, маючы зусім розныя формы, аб'ядноўваюць розную колькасць удзельнікаў: ад невялікага («Група грамадзян з ліку сузаснавальніка, галоўнага рэдактара і іншых асоб з ліку ТАА «Брэсцкая газета» ажыццяўляе экстремісцкую дзейнасць») да патэнцыйна шматтысячнага («Беларускі незалежны прафсаюз РЭП»); з вызначаным складам («Група грамадзян, аб'яднаных у музычны калектыв пад назвай «Tor Band» у складзе: Галавач Д. В., Бурло Я. В., Ярэмчык А. К., Галавач Ю. А., ажыццяўляе экстремісцкую дзейнасць») і нявызначаным («Група грамадзян, аб'яднаных у тым ліку з дапамогай Telegram-канала «Віцебск 97%», ажыццяўляе экстремісцкую дзейнасць»).

Прызнанне суб'екта экстремісцкім фармаваннем татальная, пад пагрозай крымінальнага пакарання, абмяжоўвае права і свабоды як суб'ектаў і іх удзельнікаў, гэтак і людзей, якія хочуць далучыцца да дэ-факта правамернай дзейнасці такіх суб'ектаў, выказацца пасродкам магчымасцяў, якія тыя даюць.

Спіс грамадзян і арганізацый, датычных да тээрарызму

У Законе Рэспублікі Беларусь ад 3 студзеня 2002 года «Аб барацьбе з тээрарызмам» згадваецца пералік арганізацый і фізічных асоб, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, датычных да тээрарыстычнай дзейнасці, якія фармуе Камітэт дзяржаўнай бяспекі, а таксама вызначана правила, паводле якога арганізацыя, прызнаная на падставе рашэння Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь тээрарыстычнай, уключаеца ў пералік тээрарыстычных арганізацый, «які падлягае апублікаванню ў сроках масавай інфармацыі». Вядзенне пераліку і яго апублікаванне таксама ажыццяўляюцца Камітэтам дзяржаўнай бяспекі ў парадку, вызначаным Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 30 снежня 2014 года № 1256 «Аб зацвярджэнні Палажэння аб парадку вызначэння

пераліку арганізацый і фізічных асоб, у тым ліку індыўідуальных прадпрымальнікаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, абскардванні рашэння аб уключэнні арганізацыі, фізічной асобы, у тым ліку індыўідуальнага прадпрымальніка, у такі пералік і разглядзе іншых зваротаў гэтых арганізацый, фізічной асобы, у тым ліку індыўідуальнага прадпрымальніка, давядзенні гэтага пераліку да ведама асоб, якія здзяйсняюць фінансавыя аперацыі, і органа фінансавага маніторынгу» вызначыла істотна большы, чым у дачыненні да экстрэмізму, спіс падставаў для ўключэння суб'ектаў у пералік:

- рашэнне Вярхоўнага Суда, што набыло законную моц, аб прызнанні арганізацыі тэрарыстычнай (экстрэмісцкай), забароне яе дзейнасці і ліквідацыі, аб прызнанні замежнай ці міжнароднай арганізацыі тэрарыстычнай (экстрэмісцкай), забароне яе дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і ліквідацыі пры наяўнасці прадстаўніцтва такай замежнай ці міжнароднай арганізацыі, размешчанай на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;
- пастанова аб прыцягненні фізічной асобы ў якасці абвінавачанага і прысуд суда Рэспублікі Беларусь, які набыў законную моц, аб прызнанні фізічной асобы вінаватай у здзяйсненні злачынстваў, прадугледжаных у арт. 124–131, 134, 287, 289–293, ч. 4 арт. 294, ч. 4 арт. 295, ч. 4 арт. 309, ч. 3 арт. 311, арт. 322–324, 359, 360 і 361 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь;
- прызнаваныя ў Рэспубліцы Беларусь спісы асоб, якія ўдзельнічаюць у тэрарыстычнай дзейнасці, датычныя да распаўсюду зброі масавага паражэння або знаходзяцца пад кантролем такіх асоб, што складаюцца міжнароднымі арганізацыямі ці ўпаўнаважанымі імі органамі, пры наяўнасці аб'ектуўна наявных акалічнасцяў і дзеянняў, што ствараюць пагрозу нацыянальнай бяспечы Рэспублікі Беларусь;
- прызнаваныя ў Рэспубліцы Беларусь у адпаведнасці з міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь прысуды ці рашэнні судоў, іншых кампетэнтных органаў замежных дзяржаў у дачыненні да такіх асоб.

У цяперашні час у пералік уключаная 401 арганізацыя, з іх чатыры арганізацыі (Атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі (АГСБ); «Супраціў» з ініцыятывамі, што ў яе ўваходзяць: «Кібер-Партызаны», «Дружыны Народнай Самаабароны – ДНС» і «Буслы ляцяць»; «NEXTA» са структурнымі падраздзяленнямі, што ў яе ўваходзяць: «NEXTA Live» і «LUXTA»; «BYPOL» са структурнымі падраздзяленнямі, што ў яе ўваходзяць: «Сітуацыйна-аналітычны цэнтр» і Мабілізацыйны план «Перамога») занесеныя ў пералік на падставе рашэння Вярхоўнага Суда Беларусі.

У пералік на сярэдзіну сакавіка 2023 года ўключана 1 015 чалавек, з іх 266 – грамадзяне Рэспублікі Беларусь.

Пералік матэрыялаў, прызнаных экстрэмісцкімі

У адрозненне ад пералікаў асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці, і экстрэмісцкіх фармаванняў, што пачалі складацца, адпаведна, у 2022 і 2021 гадах, Рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў быў адкрыты значна раней – у верасні 2008 года, і з тых часоў рэгулярна папаўняўся. На сярэдзіну сакавіка ў пераліку налічваецца каля 3 000 пазіцый «экстрэмісцкіх матэрыялаў» самага рознага харектару: больш як 1 000 Telegram-каналаў і Telegram-чатаў, каля 150 YouTube-каналаў, каля 400 старонак, даменных імёнаў ці асобных публікаций у сацыяльных

сетцы «ВКонтакте», 115 – у сетцы Facebook, 54 – у сетцы «Одноклассники», 35 – у Twitter, каля 80 кніг, аўдыя- і відэафайлы, розныя выявы і прадметы. Перыядычна экстрэмісцкай прызываецца прадукцыя нацысцкага і неанацисцкага зместу, рэлігійныя тэксты, аднак значную частку складае інфармацыйная прадукцыя грамадска-палітычнага зместу, свабодны распаўсюд якой не можа абмяжоўвацца на падставе патрабавання ч. 3 арт. 19 Пакта.

Заўвага агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання ў іх выказванні

11. У адпаведнасці з пунктам 2 [арт. 19 Пакта] дзяржавы-ўдзельніцы абавязаны гарантаваць права на свабоду выказвання меркавання, у тым ліку права шукаць, атрымліваць і распаўсюджваць любога кшталту інфармацыю і ідэі незалежна ад дзяржаўных межаў. Гэтае права ўключае ў сябе перадачу і атрыманне паведамлення, якія змяшчаюць усякага кшталту ідэі і меркаванні, якія могуць быць перададзены іншым асобам у адпаведнасці з палажэннем пункта 3 артыкула 19 і артыкула 20. Да іх адносяцца палітычныя выступы, каментары на асабістыя ці палітычныя тэмы, збор звестак, абмеркаванне пытанняў правоў чалавека, журналісцкая дзейнасць, культурнае і мастацкае выказванне, выкладанне, а таксама рэлігійныя выступы. Да іх таксама можа адносіцца камерцыйная рэклама. У сферу прымянення пункта 2 уключана нават такая форма выказвання меркавання, якая можа разглядацца як глыбока абраズлівая, але пры гэтым яе выкарыстанне можа падпадаць пад амежаванні ў адпаведнасці з палажэннямі пункта 3 артыкула 19 і артыкула 20.

12. Пункт 2 абараняе ўсе формы выказвання і спосабы распаўсюду меркавання. Да такіх формаў адносяцца вусная і пісьмовая мова, мова жэстаў, а таксама такія сродкі невербальнай камунікацыі, як выявы і прадметы мастацтва. Да спосабаў выказвання адносяцца кнігі, газеты, брашуры, афішы, банары, форма адзення і матэрыялы, не забароненыя законам. Да іх адносяцца ўсе віды аўдыявізуальных, электронных і заснаваных на Інтэрнэт-тэхнологіях сродкаў выказвання.

Рабацкі план дзеяння па забароне пропаганды нацыянальнай, расавай ці рэлігійнай нянявісці, якая ўяўляе сабой падбухторванне да дыскрымінацыі, варожасці ці гвалту

18. Артыкул 20 МПГПП прадугледжвае высокі парог надыходу адказнасці ў адпаведнасці з фундаментальным прынцыпам, які сцвярджае, што амежаванне свабоды слова павінна з'яўляцца выключнай мерай. Гэты парог неабходна разглядаць у спалучэнні з артыкулам 19 МПГПП. Сапраўды, тэст на дапушчальнасць амежавання (які складаецца з трох частак – законнасць, прапарцыйнасць і неабходнасць) адносіцца і да выпадкаў распальвання нянявісці, г. зн. амежаванні павінны быць вызначаны законам, азначаны досьць вузка, каб забяспечваць законныя інтарэсы грамадства, і павінны быць неабходныя дзеля абароны гэтых інтарэсаў у дэмакратычным грамадстве. Гэта азначае, сярод іншага, што амежаванні павінны адпавядаць наступным патрабаванням: яны павінны

быць выразна і вузка вызначаны, адказваць настойлівай грамадскай неабходнасці, яны павінны ў найменшай з усіх даступных мер ступені ўрываца ў грамадскае і асабістасе жыццё, не быць занадта шырокімі (г. зн. не прадугледжваць шырокіх ці нявызначаных абмежаванняў свабоды слова), быць адпаведнымі ў тым сэнсе, што карысць інтэрэсаў, якія абараняюцца, перавышае шкоду, нанесеную свабодзе выкавання меркавання, у тым ліку ў дачыненні да санкций, якія яны ўводзяць.

Кемдэнскія прынцыпы па свабодзе выкавання меркавання і роўнасці

IV. Свабода выкавання меркаванняў, якія ўяўляюць небяспеку

Прынцып 11: Абмежаванні

11.1. Краіны не павінны навязваць абмежаванні на свабоду выкавання меркавання, якія не адпавядаюць стандартам, азначаным у Прынцыпе 2.2. У прыватнасці, абмежаванні павінны быць прадугледжаны законам, служыць абароне правоў чалавека ці рэпутацыі іншых, нацыянальнай бяспечы ці грамадскому парадку, грамадскому здарою ці маралі і быць неабходнымі ў дэмакратычным грамадстве, дзеля абароны гэтых інтэрэсаў. Гэта прадугледжвае, што сярод іншага, гэтыя абмежаванні:

- i. Выразна і вузка вызначаны і адпавядаюць важнаму грамадскому інтэрэсу.
- ii. З'яўляюцца найменш агрэсіўным сродкам, што знаходзіцца ў распараджэнні, гэта значыць адсутнічаюць іншыя меры, якія былі б эфектыўныя, але ў той жа час якія менш абмяжоўваюць свабоду выкавання меркавання.
- iii. Не з'яўляюцца залішне шырокімі, гэта значыць не абмяжоўваюць свабоду слова ў шырокай ці ненакіраванай манеры, ці выходзяць за маштабы выкавання, якая ўяўляе небяспеку, ці забараняюць правамернае выкаванне меркавання.
- iv. Пррапарцыйныя, гэта значыць выгада ад абароны інтэрэсаў пераважвае шкоду, якая наносіцца свабодзе выкавання меркавання, у тым ліку і санкцыямі, якія яны зацвярджаюць.

11.2. Дзяржавы павінны перагледзець свае заканадаўчыя сістэмы, каб пераканацца, што любыя абмежаванні свабоды выкавання меркавання адпавядаюць сказанаму вышэй..

Ацаніць ступень умяшання ў правы і свабоды фактам уключэння інфармацыйнай прадукцыі ў разгляданы спіс немагчыма без адначасовай ацэнкі вызначанай законам адказнасці за яе захоўванне і распаўсюд.

У адпаведнасці з арт. 19.11 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях (КаАП), распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, якая змяшчае заклікі да экстремісцкай дзейнасці ці пропагандує такую дзейнасць, а таксама выраб, захоўванне або перавозку з мэтай распаўсюду такой інфармацыйнай прадукцыі прыводзяць да накладання штрафу на грамадзян у памеры да дваццаці базавых велічыняў, на індывидуальнага прадпрымальніка – ад 20 да 50 базавых велічынь, а на юрыдычную асобу – ад 50 да 200 базавых велічыняў (усе спагнанні – з канфіскацыяй прадмета

адміністрацыйнага правапарушэння). Распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, уключанай у Рэспубліканскі спіс экстремісцкіх матэрыялаў, а таксама выраб, выданне, захоўванне або перавозка з мэтай распаўсюду такой інфармацыйнай прадукцыі прыводзяць да накладання штрафу ў памеры ад 10 да 30 базавых велічыняў, ці грамадскіх працаў, ці адміністрацыйнага арышту, на індывідуальнага прадпрымальніка – накладання штрафу ў памеры ад 50 да 100 базавых велічыняў, а на юрыдычную асобу – ад 100 да 500 базавых велічыняў (усе віды спагнання – з канфіскацыяй прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, а таксама прыладаў і сродкаў здзяйснення такога парушэння ці без канфіскацыі такіх прыладаў і сродкаў).

Такім чынам, з уключэннем інфармацыйнай прадукцыі ў спіс з'яўляюцца падставы для прымяняння ў дачыненні да асобы, якая распаўсюджвае яе, або вырабляе, перавозіць, захоўвае з мэтай распаўсюду, пакарання, парашульнаага з крымінальным. За перыяд са студзеня 2022 года па сярэдзіну сакавіка 2023 года паводле арт. 19.11 КаАП, згодна з няпоўнымі звесткамі ПЦ «Вясна», былі прыцягнутыя да адказнасці больш за 1 200 чалавек, звесткі пра 350 з іх вядомыя праваабаронцам.

Праваабарончыя арганізацыі раней неаднаразова выказвалі прэтэнзіі да фармальнасці нормы, якая дазваляе ўжываць санкцыі за невыкананне занадта шырокіх абмежаванняў (напрыклад, з уключэннем якога-небудзь сайта, Telegram-канала ці старонкі ў сацыяльнай сетцы ў спіс падпадае пад забарону распаўсюд любых інфармацыйных матэрыялаў з гэтай крыніцы, што несумяшчальна з патрабаваннямі п. 3 арт. 19 Пакта), да масавасці і непрадоказальнасці прызнання інфармацыйнай прадукцыі экстремісцкай (вышэй прыводзілася статыстыка прызнання экстремісцкім інфармацыйных крыніц, некаторыя з якіх мелі раней дзяржаўную рэгістрацыю ў якасці СМІ і іншыя прыкметы легальнай крыніцы інфармацыі), да парушэння стандартаў справядлівага суда падчас прызнання і адсутнасці магчымасці абскарджаць ў грамадскіх інтарэсах рашэнняў аб прызнанні матэрыялаў экстремісцкімі), да шэрагу іншых аспекта.

Яшчэ адным інструментам адвольнага выкарыстання антыэкстремісцкага заканадаўства з'яўляецца спосаб падрыхтоўкі справы да судовага разгляду, а менавіта – працэс ацэнкі наяўнасці ў інфармацыйнай прадукцыі прыкметаў экстремізму. Палажэнне аб парадку правядзення ацэнкі сімволікі і атрыбутыкі, інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці (адсутнасці) у іх прыкметаў праявы экстремізму⁵ прадугледжвае, што ацэнка на прадмет наяўнасці (адсутнасці) прыкметаў праявы экстремізму ў сімволіцы і атрыбутыцы, інфармацыйнай прадукцыі, выяўленых на тэрыторыі г. Мінска, ажыццяўляецца Рэспубліканскай камісіяй па правядзенні ацэнкі сімволікі і атрыбутыкі, інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці (адсутнасці) у іх прыкметаў праявы экстремізму, а на тэрыторыі абласцей – адпаведнымі абласнымі камісіямі па правядзенні ацэнкі сімволікі і атрыбутыкі, інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці (адсутнасці) у іх прыкметаў праявы экстремізму.

Абласныя камісіі ствараюцца пры адпаведных аблвыканкамах. Рашэннямі адпаведных аблвыканкамаў зацверджана палажэнні аб абласных камісіях і вызначаюцца іх персанальныя склады.

⁵ Зацверджана Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 12 кастрычніка 2021 года № 575.

Паводле даручэння старшыні камісіі ацэнку праводзяць адзін ці некалькі чальцоў камісіі і (ци) спецыялістаў, якія па выніках ацэнкі складаюць праект заключэння (далей – праект). Праект разглядаецца і сцвярджаецца на пасяджэнні камісіі. Якіх-небудзь патрабаванняў да складу абласных камісій Палажэннем не вызначана.

Палажэнне аб Рэспубліканскай камісіі па правядзенні ацэнкі сімволікі і атрыбутыкі, інфармацыйнай прадукцыі на прадмет наяўнасці (адсутнасці) у іх прыкметаў праявы экстремізму⁶ вызначае размытыя патрабаванні да складу камісіі (персанальны склад камісіі – у дадатку да Палажэння), яе задачы, права і абавязкі чальцоў камісіі, рэгламент прыняцця рашэнняў.

У адпаведнасці з п. 4 Палажэння, «Рэспубліканская камісія не з'яўляецца судова-экспертнай арганізацыяй. Чальцы рэспубліканской камісіі могуць самастойна праводзіць экспертызу на падставе пастановы (вызначэння) дзяржаўнага органа (службовай асобы), вынесенага ў парадку, вызначаным працэсуальным заканадаўствам, з афармленнем адпаведнага заключэння эксперта». Персанальны склад камісіі з'яўляецца гарантыйяй прыняцця палітычна матываванага заключэння: з 21 чальца камісіі дзесяць можна ўмоўна аднесці да прадстаўнікоў навуковых колаў, аднак адначасова некаторыя з іх з'яўляюцца дзяржаўнымі службоўцамі з прычыны займаных пасадаў – начальнік упраўлення выхаваўчай і ідэалагічнай працы навуково-метадычнай установы «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міністэрства адукацыі, загадчык інфармацыйна-аналітычнага аддзела Сакратарыята Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, займаюць адказныя адміністрацыйныя пасады ў навуковых установах.

Згодна са сфармаванай практикай, суды выносяць адпаведныя заключэннім рашэнні без глыбокай ацэнкі заключэнняў, гэтаму спрыяе выключна закрытыя характеристар судовага разгляду і прэзумпцыя на карысць ухвалення судамі ініцыятываў дзяржорганаў, што абмяжоўваюць свободу выказвання меркавання, а таксама адсутнасць культуры прымянення міжнародных дамоваў у сферы правоў чалавека і агульнапрынятых прынцыпаў права для аргументавання судовых рашэнняў.

У выніку, абвінавачванні паводле арт. 19.11 КаАП зрабіліся ўніверсальным інструментам адвольных рэпрэсій, у тым ліку ў выглядзе адміністрацыйнага арышту, які нярэдка ўжываецца некалькі разоў запар за, напрыклад, некалькі выяўленых матэрыйялаў у сацыяльных сетках. Акрамя таго, судамі паўсядна ўжываецца прыцягненне да адказнасці паводле арт. 19.11 КаАП у дачыненні да інфармацыйных матэрыйялаў, якія захоўваюцца і не дэманструюцца публічна, і прызнаныя экстремісцкімі. Прыкмета «з мэтай распаўсяду» інкрымінуецца тады без аб'ектыўных падставаў, што дадае адвольнасці такім абмежаванням.

⁶ Там жа.

Пераслед за асобныя формы ажыццяўлення свабоды выкавання меркаванняў

Распаўсюд «свядома лжывых звестак» у экстэрэмісцкіх мэтах

Артыкул 369-1 Крымінальнага кодэкса «Дыскрэдытация Рэспублікі Беларусь» прадугледжвае адказнасць за «распаўсюд свядома лжывых звестак пра палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае, вайсковае ці міжнароднае становішча Рэспублікі Беларусь, прававое становішча грамадзян у Рэспубліцы Беларусь, дзейнасць дзяржаўных органаў, якія дыскрэдытаюць Рэспубліку Беларусь, здзейснены ў публічным выступе, або ў друкаваным ці публічна дэманстраваным творы, або ў сродках масавай інфармацыі, або ў інфармацыі, размешчанай у глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт, накіраваны на прычыненне істотнай шкоды дзяржаўным ці грамадскім інтарэсам».

Ёханэсбургскія прынцыпы

Прынцып 2. Законныя інтарэсы нацыянальнай бяспекі

(а) Абмежаванне, якое ўводзіцца дзеля абароны інтарэсаў нацыянальнай бяспекі, не з'яўляецца легітымным, калі яго сапраўднай мэтай і даказальным вынікам не з'яўляецца абарона існавання краіны ці яе тэрытарыяльнай цэласнасці ад ужывання ці пагрозы ўжывання сілы, або магчымасці краіны супрацьстаяць ужыванню ці пагрозе ўжывання сілы, што ідзе з вонкавай крыніцы, як, напрыклад, ваенная пагроза, ці з унутранай крыніцы, як, напрыклад, падбухтоўванне да гвалтоўнага зваржэння ўрада.

Даклад Спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб заахвочванні і абароне права на свабоду меркаванняў і іх свабоднае выкаванне, A/HRC/14/23

84. ...Крымінальнае заканадаўства, якое датычыць дыфамацыі, нельга выкарыстоўваць дзеля абароны абстрактных ці суб'ектыўных паняццяў ці канцэпцый, такіх як дзяржава, нацыянальная сімволіка, нацыянальная самабытнасць, культура, філософскія школы, рэлігіі, ідэалогіі ці палітычныя дактрыны.

Заключныя заўвагі, прынятые Камітэтам па правах чалавека па пятым перыядычным дакладзе Беларусі 22 лістапада 2018 года, CCPR/C/BLR/CO/5

Свабода выкавання меркаванняў

49. Камітэт выказвае занепакоенасць з нагоды законаў і практыкі, якія, як бачыцца, не адпавядаюць прынцыпам прававой акрэсленасці, неабходнасці і працарцыйнасці, як таго патрабуе Пакт, і якія істотна абмяжоўваюць свабоду меркаванняў і іх выкавання, у тым ліку з нагоды:

d) законаў, якія забараняюць публіковаць інфармацыю, што наносіць шкоду гонару і годнасці высокапастаўленых службовых асоб, у тым ліку з нагоды

крымінальной адказнасці за паклёт у дачыненні да прэзідэнта Беларусі (артыкул 367 Крымінальнага кодэкса) і паклёт на Беларусь, ці што прадугледжаюць адказнасць за наўмыснае падаванне замежнай дзяржаве, замежнай ці міжнароднай арганізацыі непраўдзівай інфармацыі пра палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае, вайсковае ці міжнароднае становішча Беларусі ці прававое становішча грамадзян Беларусі, што наносіць шкоду прэстыжу Беларусі ці яе ўладаў.

У арт. 369-1 Крымінальнага кодэкса «Дыскрэдытатыя Рэспублікі Беларусь» маецца на ўвазе, што аб'ектам правапарушэння з'яўляецца рэпутацыя Рэспублікі Беларусь. Рэпутацыя дзяржавы не з'яўляецца легітымнай мэтай для стварэння абмежавання свабоды выказвання меркавання.

Ёханэсбургскія прынцыпы

Прынцып 7. Выказванне меркаванняў, якое знаходзіцца пад абаронай

(а) У адпаведнасці з прынцыпамі 15 і 16 мірнае ажыццяўленне права на свабоду выказвання меркавання не павінна разглядацца як пагроза нацыянальнай бяспечы ці зазнаваць абмежаванні ці пакаранне. Выказванне меркавання, якое не складае пагрозы нацыянальнай бяспечы, уключае, але не абмяжоўваеца выказваннямі, якія:

- (i) выступаюць за негвалтоўную змену палітыкі ўрада ці змену самага ўрада;
 - (ii) уяўляюць сабой крытыку ці аразу нацыі, дзяржавы ці яе сімвалу, ўрада, дзяржаўных ведамстваў ці дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў, а таксама замежнай нацыі, дзяржавы ці яе сімвалу, ўрада, дзяржаўных ведамстваў ці дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў;
 - (iii) уяўляюць неўхваленне ці прапагандуюць неўхваленне, наконт пытанняў рэлігіі, свабоды сумлення ці перакананняў, супраць прызываў на вайсковую службу ці вайсковай службы як такой; канкрэтнага канфлікту ці пагрозы ўжывання сілы дзеля вырашэння міжнародных спрэчак;
 - (iv) накіраваны на перадачу інфармацыі пра меркаваныя парушэнні міжнародных стандартоў правоў чалавека ці міжнароднага гуманітарнага права.
-

У першапачатковай рэдакцыі⁷ арт. 369-1 Крымінальнага кодэкса правапарушэнне было сформулявана наступным чынам: «падаванне замежнай дзяржаве, замежнай ці міжнароднай арганізацыі свядома лжывых звестак пра палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае, вайсковае ці міжнароднае становішча Рэспублікі Беларусь, прававое становішча грамадзян у Рэспубліцы Беларусь, якія дыскрэдытуюць Рэспубліку Беларусь ці яе органы ўлады».

У новай рэдакцыі 2021 года⁸ дыспазіцыя ахоплівае шырэйшае кола дзеянняў, распаўсяджаючыся не толькі на перадачу інфармацыі замежнай дзяржаве, замежнай ці міжнароднай арганізацыі, а на любую форму распаўсяду інфармацыі.

⁷ Рэдакцыя Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 снежня 2005 года № 71-З.

⁸ Рэдакцыя Закона Рэспублікі Беларусь ад 26 траўня 2021 года № 112-З.

Такое шырокое вызначэнне дыскрэдтыцыі дазваляе пераследваць паводле гэтага абвінавачвання за любую публічную крытыку ўладаў.

Задзялка агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання і яе выказвання

Прымяненне пункта 3 артыкула 19

21. Пункт 3 адкрыта кажа пра тое, што карыстанне правам на свабоднае выказванне свайго меркавання накладае асаблівую абвязку і асаблівую адказнасць. З гэтай прычыны дапускаюцца дзве вузкія галіны абмежавання гэтага права, якія могуць адносіцца або да павагі правоу чалавека ці рэпутацыі іншых асоб, або да аховы дзяржаўнай бяспекі, грамадскага парадку (*ordre public*) ці здароўя і маральнасці насельніцтва.

Ёханэсбургскія прынцыпы

Прэмамбула

...Прызнаючы неабходнасць прававой абароны гэтых свобод праз прыняцце канкрэтных і дакладна сформуляваных законаў, якія забяспечваюць асноўныя патрабаванні прынцыпу панавання права...

Сіракузскія прынцыпы

I. Абмежаванне правоу

А. Агульныя прынцыпы тлумачэння палажэння пакта, якія адносяцца да права-мернасці абмежавання правоу

3. Тлумачэнне любых абмежаванняў павінна быць максімальная канкрэтным і любым сумневам павінны вырашацца на карысць абароны правоу, якія разглядаюцца.

6. Пералічаныя ў Пакце абмежаванні не могуць быць ужытыя дзеля мэтаў, якія не супадаюць з апісанымі ў Пакце.

7. Адвольнае ўжыванне абмежаванняў не дапускаецца.

Паводле дыспазіцыі арт. 369-1 Крымінальнага кодэкса, дзеянне павінна быць накіраванае на «прычыненне істотнай шкоды дзяржаўным ці грамадскім інтэрэсам». Крымінальнае заканадаўства не ўтрымлівае вызначэння гэтых дэфініцый, а практика па крымінальных справах як паводле гэтага артыкула, гэта і паводле іншых артыкулаў Крымінальнага кодэкса, ілюструе тэндэнцыю адвольнага тлумачэння следствам і судом гэтых дэфініцый, якое не карэлюе з патрабаваннем дакладнай рамкі абмежаванняў права на свабоднае выказванне меркавання.

Праваабаронцам [вядома](#) пра 16 асуджаных з лета 2020 года паводле абвінавачвання ў дыскрэдтыцыі Рэспублікі Беларусь. У большасці вядомых выпадкаў (дзеяць асуджаных) такія абвінавачванні выстаўляліся асобна, без прад'яўлен-

ня ў сукупнасці іншых крымінальных абвінавачванняў. Калі ж абвінавачванне выстаўлялася паводле сукупнасці злачынстваў, самая вялікая колькасць выпадкаў суправаджалаася абвінавачваннямі за ўдзел у мірных сходах улетку – увесень 2020 года (паводле арт. 342 Крымінальнага кодэкса), а таксама ў **дыфамацыі** (за абрэзу ці паклён у дачыненні да прадстаўнікоў улады) і паводле «экстрэмісцкіх» артыкулаў (фінансаванне, стварэнне ці ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні, садзейнічанне яго дзеяйнасці).

- # *Мікалай Віцікаў быў асуджаны паводле абвінавачвання ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь за ліст у раённую газету «Маяк» з нагоды абмеркавання зменаў у Канстытуцыю.*
- # *Павел Пернікаў быў асуджаны паводле абвінавачвання ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь за праўкі ў артыкулы на Wikipedia пра забойства журналісткі Веранікі Чаркасавой і Генадзя Шутава, а таксама артыкул на сایце нямецкай праваабарончай арганізацыі пра катаванні і забойствы беларусаў падчас пратэстаў.*
- # *Паліна Палавінка, Дзмітрый Лукша, Канстанцін Ніканораў і Дзяніс Яроўскі асуджаны паводле абвінавачвання ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь (або дапамаганні) за шэраг відэасюжэтаў і публікаций, якія, згодна з версіяй абвінавачвання, стваралі непраўдзвы вобраз пра стыхійны лагер мігрантаў з Сірыі на мяжы з Польшчай.*



- # *Васіль Чых асуджаны паводле абвінавачвання ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь за тое, што, згодна з абвінавачваннем, «размясціў відэазапіс з свядома недакладнымі звесткамі пра эканамічнае і сацыяльнае становішча Рэспублікі Беларусь».*
- # *Алена Гнаук асуджаная паводле абвінавачвання ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь за публікацыі ў сацыяльных сетках пра курдскую сем'ю і становішча мігрантаў у Беларусі. Суд расцнаніў яе публікацыі як «свядома недакладныя звесткі пра прававое становішча замежных грамадзян у Рэспубліцы Беларусь, што было накіравана на прычыненне істотнай шкоды дзяржаўным інтэрэсам».*

Крымінальны пераслед паводле арт. 369-1 Крымінальнага кодэкса часцяком злучаны са спробай улад «абараніць» статус супрацоўніка праваахоўных органаў па аналогіі з пераследам за распальванне варожасці (арт. 130 Крымінальнага кодэкса) у адносінах да супрацоўніка праваахоўных органаў. Так, шэраг крымінальных спраў аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь злучаны з так званым [«справай Зельцэра»](#) — крымінальным пераследам людзей, якія пакідалі каментары ў інтэрнэце пад публікацыямі пра гібель Андрэя Зельцэра, якія аказаў узброены супраціў падчас затрымання, і гібель супрацоўніка Камітэта дзяржаўной бяспекі, што ўдзельнічаў у яго затрыманні. Гэтая навіна выклікала вялікі рэзананс у грамадстве і хвалю ўхвальальных каментароў у бок Андрэя Зельцэра і негатыўна афарбаваных каментароў адносна супрацоўніка Камітэта дзяржаўной бяспекі і наогул праваахоўных органаў. Вядома пра шасцярых асуджаных паводле абвінавачвання ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь за падобныя каментары ў інтэрнэце і публікацыі ў сацыяльных сетках.

Ілля Міранаў — гомельскі актыўіст, палітычны зняволены, прысудам суда Савецкага раёна г. Гомеля 24 кастрычніка 2022 года быў асуджаны паводле арт. 369-1 Крымінальнага кодэкса за публікацыю ў Facebook спачуванняў родным і блізкім загінулага [Андрэя Зельцэра](#): «Мае спачуванні родным і блізкім Андрэя Зельцэра, застрэленага супрацоўнікамі КДБ пры самаабароне, у сябе ў кватэры. У яго застаўся непаўнагадовы сын, а жонка затрымана. Светлая памяць Андрэю!». Гэтая публікацыя была расцэненая як крымінальна каральнае дзеянне — дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь.

Улічаючы шырокую рамку дыспазіцыі арт. 369-1 Крымінальнага кодэкса «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і практыкі яго ўжывання, арыентаванай на пераслед за выкаванне альтэрнатыўнага меркавання і крытыку дзейсных уладаў, гэты артыкул Крымінальнага кодэкса можна аднесці да дыфамацыі. Абвінавачванне ў дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь выкарыстоўваецца не толькі дзеля пераследу агулам за выкаванне альтэрнатыўнага меркавання (як, напрыклад, у выпадку крымінальнай справы ў дачыненні да Алена Гнаук), але таксама дзеля стрымлівання масавай крытыкі праваахоўных органаў паводле рэзанансных спраў (як у выпадку з каментарамі па «справе Зельцэра») ці дзеля пераследу за раскрыццё нявыгаднай для дзейсных улад інфармацыі (як у выпадку з журналісткімі матэрыяламі пра стыхійны лагер мігрантаў).

Такімчынам, пераслед паводле арт. 369-1 Крымінальнага кодэкса «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» за выкаванне альтэрнатыўнага меркавання і крытыкі дзейсных улад з'яўляецца непрапарцыйнай рэакцыяй, прыводзіць да пазбаўлення волі абвінавачаных у межах дасудовага ўтрымання пад вартай і пазбаўлення або абmezавання волі як крымінальнага пакарання, што з'яўляецца непрымальнім.

Непрапарцыйны пераслед за аброзу прадстаўнікоў улады

Артыкул 369 Крымінальнага кодэкса «Аброза прадстаўніка ўлады» крыміналізуе «аброзу прадстаўніка ўлады ці яго блізкіх у сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў, здзейсненую ў публічным выступе, або ў друкаваным ці публічна дэманстраваным творы, або ў сродках масавай інфармацыі, або ў інфармацыі, размешчанай у глабальнай камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт». У новай рэдакцыі 2021 года⁹ крымінальна пераследуецца аброза не толькі прадстаўнікоў улады, але і іх блізкіх, а таксама

⁹ Рэдакцыя Закона Рэспублікі Беларусь ад 26 траўня 2021 года № 112-З.

павялічаная санкцыя: максімальнае пакаранне паводле часткі 1 складае тры гады пазбаўлення волі.

Артыкул 368 Крымінальнага кодэкса «Абраза Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь» крыміналізуе вузейшы ў адносінах да папярэдняга артыкула спектр дыфамацыйных правапарушэнняў – публічную абразу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У дадзеным выпадку спосаб здзяйснення правапарушэння вызначаецца не праз пералік дзеянняў, як у выпадку абразы прадстаўніка ўлады, а шляхам указання характарыстыкі публічнасці дзеяння, што дae вялікія магчымасці для пашыральнага тлумачэння. Максімальная санкцыя за абразу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь складае чатыры гады пазбаўлення волі, а за здзяйсненне асобай, раней асуджанай за абразу ці паклёт, або злучаную з абвінавачваннем у здзяйсненні цяжкага ці асабліва цяжкага злачынства (ч. 2 арт. 368 КК), – пяць гадоў пазбаўлення волі.

Артыкул 391 Крымінальнага кодэкса «Абраза суддзі ці народнага засядцацеля» прадугледжвае адказнасць за «абразу суддзі ці народнага засядцацеля ў сувязі з ажыццяўленнем імі правасуддзя». Максімальная санкцыя – абмежаванне волі на тры гады.

Пад абразай у гэтых артыкулах разумеецца наўмысная знявага гонару і годнасці асобы, выяўленая ў непрыстойнай форме.

Ёханэсбургскія прынцыпы

Прынцып 7. Выкаванне меркаванняў, якое знаходзіцца пад абаронай

(b) Ніхто не можа быць пакараны за крытыку ці абразу нацыі, дзяржавы ці яе сімвалу, урада, дзяржаўных ведамстваў ці дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў, а таксама замежнай нацыі, дзяржавы ці яе сімвалу, урада, дзяржаўных ведамстваў ці дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў, калі толькі гэтая крытыка ці абраза не накіраваныя на падбухторванне да гвалтоўных дзеянняў або могуць прывесці да такіх дзеянняў.

Задзела агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркаванняў і іх выкавання

Свабода выкавання меркаванняў

11. ...У сферу прымянеñня пункта 2 уключана нават такая форма выкавання меркаванняў, якая можа разглядацца як глыбока абразлівая, але пры гэтым яе выкарыстанне можа падпадаць пад абмежаванні ў адпаведнасці з палажэннямі пункта 3 артыкула 19 і артыкула 20.

Заключныя заўвагі, прынятые Камітэтам па правах чалавека па пятym перыядычным дакладзе Беларусі 22 лістапада 2018 года № CCPR/C/BLR/CO/5

Свабода выкавання меркаванняў

49. Камітэт выказвае занепакоенасць з нагоды законаў і практыкі, якія, як

уяўляеца, не адпавядаюць прынцыпам прававой акрэсленасці, неабходнасці і прапарцыйнасці, як таго патрабуе Пакт, і якія істотна абмяжоўваюць свабоду меркавання і іх выказвання, у тым ліку з нагоды:

d) законаў, якія забараняюць публікаваць інфармацыю, што наносіць шкоду гонару і годнасці высокапастаўленых службовых асоб, у тым ліку з нагоды крымінальнай адказнасці за паклён у дачыненні да прэзідэнта Беларусі (артыкул 367 Крымінальнага кодэкса) і паклён на Беларусь, ці што прадугледжваюць адказнасць за наўмыснае падаванне замежнай дзяржаве, замежнай ці міжнароднай арганізацыі лжывай інфармацыі пра палітычнае, эканамічнае, сацыяльнае, вайсковае ці міжнароднае становішча Беларусі ці прававое становішча грамадзян Беларусі, якая наносіць шкоду прэстыжу Беларусі ці яе ўладаў.

Праваабаронцам вядома пра 1 192 прысуды, вынесеныя з лета 2020 года паводле арт. 368, 369 і 391 Крымінальнага кодэкса, якія крыміналізуюць аразу службовых асоб і чальцу іх сем'яў у сувязі з выкананнем службовыімі асобамі сваіх паўнамоцтваў, 19 з абвінавачаных былі асуджаны паводле ўсіх трох артыкулаў. Палова абвінавачаных паводле арт. 368 КК (за аразу А. Лукашэнкі) былі асуджаны да зняволення.

У большасці сваёй крымінальны пераслед за аразу прадстаўніка ўлады ці аразу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь датычыць негатыўных выказванняў на адрас службовых асоб, часта супрацоўнікаў міліцыі, у сацыяльных сетках і ў каментарах онлайн медыярэсурсаў.

- # Таццяна Янкоўская прысудам суда Смаргоньскага раёна ад 13 верасня 2021 года асуджаная да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову на два гады паводле арт. 369 Крымінальнага кодэкса (араза прадстаўніка ўлады) за каментар да публікацыі ў Telegram-канале «Каратели Беларусі»¹⁰ пра начальніка інспекцыі па справах непаўнагадовых Барысаўскага РУУС Наталлі Ермалінскай: «Хтосьці ж «тварыну» замуж узяў».
- # Віктар Кулеша прысудам суда Маладзечанскага раёна ад 13 верасня 2021 года асуджаны да абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу на 1 год і 6 месяцаў паводле арт. 369 Крымінальнага кодэкса (араза прадстаўніка ўлады) за каментар «Да адказу с*ку!» у сацыяльной сетцы «Однокласнікі» пад публікацыяй з фатаграфіяй намесніка начальніка Маладзечанскага РАУС па ідэалагічнай працы падпалкоўніка Сяргея Гелды.
- # Раман Скапцоў прысудам суда Чыгуначнага раёна горада Гомеля ад 16 верасня 2021 года быў асуджаны да абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу на 2 гады і 6 месяцаў паводле арт. 369 Крымінальнага кодэкса (араза прадстаўніка ўлады) за каментар «Усе людзі як людзі, а гэты – ***» пад відэа са сцэнай жорсткага затрымання ўдзельніка пратэснай акцыі, дзе супрацоўнік міліцыі Ігар Вольніч прыціскаў долу галаву чалавека.
- # Ганна Хадневіч прысудам суда Фрунзенскага раёна Мінска ад 15 верасня 2021 года была асуджана да абмежавання волі без накіравання ў папраўчую

¹⁰ Telegram-канал «Каратели Беларусі» публікуе інфармацыю пра дзяржаўных службоўцаў, датычных да кавання і іншых парушэнняў правоў чалавека.

ўстанову на два гады паводле арт. 391 Крымінальнага кодэкса (абраза суддзі ці народнага засядацеля) за абрэзу Наталлі Барысавец, суддзі таго ж суда, напісаўшы пра яе ў публічнай групе ў сацыяльнай сетцы «Однокласнікі» паведамленне: «Брыдота, усё табе вернецца і вельмі хутка».

- # Аляксандр Галкоўскі прысудам суда Маладзечанскага раёна быў асуджаны да абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу на 1 год і 6 месяцаў паводле арт. 368 Крымінальнага кодэкса (абраза презідэнта Рэспублікі Беларусь) за тое, што на сваім лецішчы паставіў і падпалаў макет, вонкава падобны да Аляксандра Лукашэнкі, на якім вісела таблічка з тэкстам «Усход – у Гаагу».
- # Максім Антановіч прысудам суда Ленінскага раёна горада Гродна ад 23 чэрвеня 2022 года быў асуджаны да пазбаўлення волі на адзін год паводле арт. 368 Крымінальнага кодэкса (абраза презідэнта Рэспублікі Беларусь). Яму паставілі ў віну каментар «Ідыёт тупарылы, гарэць яму ў пекле» ў дачыненні да А. Лукашэнкі ў Telegram-чаце «Повестка-Чат» пад публікацыяй «Лукашэнка падпісаў загад аб закліку на тэрміновую вайсковую службу ў жніўні – лістападзе».

Задзела агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання і іх выказвання

Свабода выказвання меркавання

38. ...Законам не павінны вызначацца больш жорсткія меры пакарання выключна ў сувязі са становішчам асобы індывидуа, чыя рэпутацыя была нібыта пастаўленая пад сумнеў.

Ранжыраванне жорсткасці пакарання ў залежнасці ад статусу службовай асобы, у бок якой накіравана выказванне, прысутнічае ўжо на ўзоруні вызначэння санкцыі ў законе. Адміністрацыйная адказнасць: як за проста абрэзу, гэтак і за абрэзу службовай асобы пры выкананні ёю службовых паўнамоцтваў вызначаная санкцыя ў выглядзе штрафу з аднолькавым верхнім парогам, аднак за абрэзу службовай асобы вызначаны таксама ніжні парог санкцыі. Крымінальная адказнасць: да трох гадоў абмежавання волі за абрэзу суддзі ці народнага засядацеля, да трох гадоў пазбаўлення волі за абрэзу прадстаўніка ўлады і да чатырох гадоў пазбаўлення волі за абрэзу презідэнта Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым абрэза асоб, якія не выконваюць адміністрацыйныя функцыі, не крыміналізаваная.

Задзела агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання і іх выказвання

Вузкія рамкі абмежавання свабоды выказвання меркавання ў шэрагу пэўных галінаў

38. ...Аднаго толькі факту, што формы выказвання меркавання абражают яко-

га-небудзь грамадскага дзеяча, недастаткова для таго, каб аргументаваць увядзенне пакаранняў, хаця грамадскія дзеячы таксама могуць у сваіх інтарэсах выкарыстоўваць палажэнні Пакта.

Абвінавачванні паводле дадзеных артыкулаў заснаваныя на канстатаціі негатыўнай ацэнкі ў дачыненні да службовай асобы. Так, у аснову абвінаваўчых прысудаў паводле гэтых артыкулаў кладуцца заключэнні экспертаў, якія ў сваіх высновах ацэньваюць адпаведныя каментары і публікацыі як негатыўную ацэнку службовай асобы, а таксама ў асобных выпадках – ненарматыўную форму выказвання.

- # X, асужданая ў 2022 годзе паводле арт. 369 Крымінальнага кодэкса (абраза прадстаўніка ўлады), абвінавачвалася ў тым, што пад публікацыяй, якая негатыўнахарактарызуе супрацоўнікаў міліцыі, у адной з сацыяльных сетак пакінула каментар «Поскудзі!». У аснову рашэння суда было пакладзена, згодна з прысудам, «заключэнне эксперта... з якога вынікае, што каментар... утрымоўвае негатыўную ацэнку службовай дзеянасці... з выкарыстаннем не-нарматыўнай формы маўленчага выказвання».
 - # X, асужданы ў 2022 годзе паводле арт. 369 Крымінальнага кодэкса (абраза прадстаўніка ўлады), абвінавачваўся ў тым, што пакінуў негатыўны каментар у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. У аснову рашэння суда было пакладзена, паводле прысуду, «заключэнне эксперта... згодна з высновамі якога, у тэксце... ёсць негатыўная ацэнка...».
-

Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь

Артыкул 9. Дзеянне крымінальнага закона ў часе

1. Злачыннасць і каральнасць дзеяння вызначаюцца законам, які дзейнічаў падчас здзяйснення гэтага дзеяння. Часам ажыццяўлення дзеяння прызнаецца час ажыццяўлення грамадска небяспечнага дзеяння (бяздзейнасці) незалежна ад часу надыходу наступстваў.

Вядомыя выпадкі прыцягнення да адказнасці паводле гэтых артыкулаў ex post facto у дачыненні да прызначанага пакарання. Суды, пры прызначэнні пакарання пасля таго, як новая рэдакцыя крымінальнага закона ўвайшла ў сілу, але за дзеянні, зробленыя да таго, як яна ўвайшла ў сілу, кіруюцца дыяпазонам санкцыі паводле новай рэдакцыі, а не той, што дзейнічала на момант ажыццяўлення дзеяння, маючы на ўвазе працяглы характар дзеяння. Такі падыход неадназначны праз адсутнасць адзінага меркавання пра тое, што ў такім выпадку з'яўляецца часам ажыццяўлення дзеяння.

- # Ягор Багдзевіч прысудам суда Ашмянскага раёна ад 5 красавіка 2022 года быў асужданы за публікацыю ў жніўні – верасні 2020 года відэаролікаў, у якіх твар герояў мяняў на твар А. Лукашэнкі, паводле арт. 368 Крымінальнага кодэкса (абраза презідэнта Рэспублікі Беларусь). На момант ажыццяўлення дзеяння максімальны тэрмін абмежавання волі паводле гэтага артыкулу складаў два гады. Пасля таго, як набыла моц рэдакцыя Крымінальнага

кодэksа ад 2021 года, тэрмін абмежавання волі быў павялічаны да чатырох гадоў. Нягледзячы на гэта, дзяржаўны адвінаваўца (пракурор) патрабаваў для Я. Багдзевіча трэх гады абмежавання волі. Суд прызначыў Я. Багдзевічу 2 гады і 6 месяцаў абмежавання волі.

Падсумоўваючы, можна прыйсці да высьновы, што цяперашнjeе заканадаўчае регуляванне і практыка ствараюць і заахвочваюць асіметрыю ў бок абароны службовых асоб дзяржавы, ранжыруючы цяжкасць пакарання ў залежнасці ад становішча службовой асобы. Судовая практыка расцэнъвае як абрэзу выказанні любой крытыкі або негатыўна афарбованага меркавання ў дачыненні да службовых асоб.

Распальванне варожасці і варажнечы

Артыкул 130 Крымінальнага кодэksа «Распальванне расавай, нацыянальной, рэлігійнай або іншай сацыяльной варожасці ці варажнечы» прадугледжвае адказнасць за «наўмысныя дзеянні, накіраваныя на распальванне расавай, нацыянальной, рэлігійнай або іншай сацыяльной варожасці ці варажнечы паводле прыкметы расавай, нацыянальной, рэлігійнай, моўнай ці іншай сацыяльной прыналежнасці». Пад іншай сацыяльной прыналежнасцю маецца на ўвазе прыналежнасць асобы да пэўнай сацыяльной групы паводле прыкметы полу, узросту, прафесіі, роду заняткаў, месца жыхарства і іншай сацыяльна-групавой ідэнтыфікацыі: гэтыя ўдакладненні былі ўключаныя ў выглядзе заўвагі да арт. 130 КК у 2021 годзе, відавочна ў якасці рэакцыі на паўсюдную крытыку ўжывання арт. 130 КК у дачыненні да прадстаўнікоў МУС і іншых прадстаўнікоў органаў улады і кіравання. Максімальная санкцыя паводле часткі 1 дадзенага артыкула – пазбаўленне волі на тэрмін пяць гадоў, а пры наяўнасці кваліфікуючых прыкметаў – на тэрмін 12 гадоў.

Рабацкі план

18. Артыкул 20 МПГПП прадугледжвае высокі парог надыходу адказнасці ў адпаведнасці з фундаментальным прынцыпам, які сцвярджае, што абмежаванне свабоды слова павінна з'яўляцца выключнай мерай.

22. ...Крытэр цяжкасці, неабходны для пераадolenня парога, прадугледжвае, што толькі найболей цяжкія і эмацыйна зараджаныя абрэзы класіфікуюцца як распальванне нянявісці.

Праваабаронцам [вядома](#) пра 295 палітычна матываваных прысудаў, вынесеных з лета 2020 года, паводле арт. 130 Крымінальнага кодэksа. З 295 выпадкаў 65 прысудаў вынесены выключна паводле адвінавачвання ў распальванні варожасці і варажнечы, без выстаўлення іншых адвінавачванняў па сукупнасці. 107 прысудаў датычыцца таксама адвінавачванняў па сукупнасці ў абрэзе прадстаўніка улады (арт. 369 Крымінальнага кодэksа), 69 прысудаў – адвінавачванняў у абрэзе презідэнта Рэспублікі Беларусь (арт. 368 Крымінальнага кодэksа).

Крымінальныя справы паводле адвінавачванняў у распальванні варожасці ці варажнечы на практыцы часта датычыцца публічных негатыўна афарбованых выкazванняў пра супрацоўнікаў праваахоўных органаў, у шматлікіх выпадках з прычыны

іх удзелу ў рэпрэсіях у дачыненні да грамадзянскай супольнасці і парушэннях правоў чалавека. Падобныя публічныя выказванні з'яўляюцца, хутчэй, эмацыйнай рэакцыяй на рэпрэсійную палітыку ўлад Беларусі ці на канкрэтныя рэзанансныя падзеі.

- # Павел Бабчонак прысудам Гомельскага абласнога суда ад 2 жніўня 2022 года асуджаны паводле ч. 1 арт. 130 Крымінальнага кодэкса на два гады пазбаўлення волі за публікацыю ў сацыяльнай сетцы, дзе ён называў супрацоўнікаў праваахоўных органаў «недалюдзьмі» і пісаў, што яны «адкажуць за злачынствы супраць свайго народа».
- # Андрэй Аўсіевіч быў затрыманы ў траўні 2021 года за каментар у Telegram-канале «Гродно 97%» пра ўчастковага міліцыянта Максіма Чарткова. А. Аўсіевічу выставілі абвінавачванне ў «абразе прадстаўніка ўлады» (арт. 369 Крымінальнага кодэкса) і «пагрозе ўжывання гвалту ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў» (ч. 1 арт. 366 Крымінальнага кодэкса), хоць на той момант у следства былі вынікі экспертызы, згодна з якімі ў публічным выказванні меркавання А. Аўсіевіча ўтрымліваюцца негатыўныя ацэнкі, але няма ніякіх падставаў сцвярджаць, што ён пагражай супрацоўнікам міліцыі. Пазней абвінавачванні ў «пагрозе ўжывання гвалту ў дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў» былі перакваліфікаваныя на «публічныя заклікі да здзяйснення акту тэрарызму, накіраванага на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспечы» (ч. 3 арт. 361 Крымінальнага кодэкса). У судзе была прызначана яшчэ адна экспертыза, якая таксама не выявіла ў выказванні пагрозаў. Дадзеныя абвінавачванні былі перакваліфікаваныя ў «распальванне варожасці і варажнечы». 8 снежня 2021 года Гомельскі абласны суд прызнаў А. Аўсіевіча вінаватым у «абразе прадстаўніка ўлады» (арт. 369 Крымінальнага кодэкса) і «распальванні варожасці і варажнечы» (ч. 1 арт. 130 Крымінальнага кодэкса), асудзіў да 3 гадоў і 6 месяцаў пазбаўлення волі.
- # Дзяніс Карабан прысудам Брэсцкага абласнога суда ад 4 красавіка 2022 года асуджаны паводле арт. 130 Крымінальнага кодэкса на 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі за каментар «А*уенчык, даўно пара валіць іх» у групе ў сацыяльнай сетцы «ВКонтакте» пад публікацыяй пра гібель супрацоўніка Камітэта дзяржаўнай бяспекі¹¹.

У шэрагу выпадкаў абвінавачванні паводле арт. 130 Крымінальнага кодэкса датычыцца выказванняў у адносінах да пэўнага супрацоўніка праваахоўных органаў. У такім разе абвінавачванні выстаўляюцца па сукупнасці злачынстваў: паводле арт. 369 Крымінальнага кодэкса (абраза прадстаўніка ўлады) за негатыўнае публічнае выказванне ў бок пэўнага супрацоўніка праваахоўных органаў, а таксама паводле арт. 130 (распальванне варожасці і варажнечы) за негатыўную характарыстыку наогул.

- # Хбыў асуджаны ў 2022 годзе паводле ч. 1 арт. 369 (абраза прадстаўніка ўлады) і паводле ч. 1 арт. 130 (распальванне варожасці і варажнечы) Крымінальнага кодэкса за тое, што пакінуў пад публікацыямі ў сацыяльнай сетцы каментары пра загінулага супрацоўніка Камітэта дзяржаўнай бяспекі, «якія негатыўна ацэньвалі як вышэйзгаданага прадстаўніка ўлады, гэтак і супрацоўнікаў КДБ

¹¹ Крымінальны пераслед у межах так званай [«справы Зельцэра»](#) – шэрагу крымінальных спраў у дачыненні да людзей, якія пакідалі каментары ў інтэрнэце пад публікацыямі пра гібель Андрэя Зельцэра, якія аказаў узброены супраціў пры затрыманні, і гібелі супрацоўніка Камітэта дзяржаўнай бяспекі, які ўдзельнічаў у яго затрыманні.

агулам...». У адпаведнасці з адвінавачваннем, Х пакідаў каментары, «рэалізуючы злачынны намер на здзяйсненне публічнай абразы прадстаўніка ўлады – супрацоўніка КДБ Рэспублікі Беларусь Дэмітрыя Федасюка, які загінуў пры выкананні службовых абавязкаў, а таксама супрацоўнікаў КДБ агулам, з мэтай знявагі іх гонару і годнасці, у сувязі з выкананнем імі службовых паўнамоцтваў...».

Заўвагі агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання ў іх выказванні

34. Абмежаванні не павінны быць занадта шырокімі. У сваёй заўвазе агульнага парадку № 27 Камітэт адзначыў, што «абмежавальныя меры павінны адпавядаць прынцыпу прапарцыйнасці; яны павінны з'яўляцца слушнымі для выканання сваёй ахойнай функцыі; яны павінны ўяўляць сабою найменш абмежавальны сродак з ліку тых, з дапамогай якіх можа быць дасягнуты жаданы выніку; і яны павінны з'яўляцца адпаведнымі інтэрэсу, які абараняецца...».

Сіракузскія прынцыпы

I. Абмежаванне правоў

А. Агульныя прынцыпы тлумачэння палажэння пакта, якія адносяцца да права-мернасці абмежавання правоў

3. Тлумачэнне любых абмежавання павінна быць максімальна канкрэтным і любыя сумневы павінны вырашацца на карысць абароны разгледжваных правоў.

Артыкул 130 Крымінальнага кодэкса крыміналізуе шырокі спектр выказванняў, не абмяжоўваючыся найбольш сур'ёзнымі формамі падбухторвання да гвалтоўных дзеянняў. Магчымасць пазбаўлення волі ў якасці дасудовай меры стрымання і ў якасці пакарання таксама не ранжыравана па сур'ёзнасці формаў падбухторвання.

У гэтай норме выкарыстоўваецца расплывістая і патэнцыйная занадта шырокая тэрміналогія («распальванне», «сацыяльная варожасць», «варажнечча», «іншая сацыяльная прыналежнасць»), у дачыненні да якой у праве няма выразных дэфініций, а заангажаванасць правапрымняльнікаў, ніzkі ўзровень прававой культуры суддзяў, іх залучанасць у рэпрэсіўную палітыку наогул пазбаўляюць адвінавачаных права на справядлівы прысуд.

Міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах

Артыкул 20

2. Усякі выступ на карысць нацыянальнай, расавай ці рэлігійнай нянявісці, які ўяўляе сабой падбухторванне да дыскрымінацыі, варожасці ці гвалту, павінен быць забаронены законам.

Заўвагі агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання і іх выказвання

27. Дзяржава-ўдзельніца павінна даваць прававое аргументаванне любога абмежавання, уведзенага на ажыццяўленне права свабоднага выказвання меркавання...

Ёханэсбургскія прынцыпы

Прынцып 1.3. Неабходнасць у дэмакратычным грамадстве

Для пацверджання, што абмежаванне свабоды выказвання меркавання ці свабоды інфармацыі неабходнае дзеля абароны законных інтерэсаў нацыянальнай бяспекі, урад павінен прадэманстраваць, што:

- (а) выказванне меркавання ці інфармацыя па пэўным пытанні ўяўляе сур'ёзную пагрозу законным інтерэсам нацыянальнай бяспекі;
 - (б) увод абмежавання з'яўляецца найменшай магчымай абмежавальнай мерай дзеля абароны гэтых інтерэсаў;
 - (с) абмежаванне дапасуецца да дэмакратычных прынцыпаў.
-

У адвінавачваннях паводле арт. 130 Крымінальнага кодэкса ў якасці ўразлівай групы вылучаюцца супрацоўнікі пэўных праваахоўных ведамстваў, агулам супрацоўнікі праваахоўных органаў ці яшчэ шырэй – супрацоўнікі дзяржаўных органаў. У гэтым выпадку, згодна з пазіцыяй адвінавачвання, вылучаецца сацыяльная група паводле прыкметы прыналежнасці да прафесіі.

- # Х быў асуджаны ў 2021 годзе паводле ч. 1 арт. 130 Крымінальнага кодэкса за публікацыі, у якіх, у адпаведнасці з прысудам, «негатыўна ацэньваюцца асобы, аб'яднаныя па прыкмете прыналежнасці ў Рэспубліцы Беларусь да груп: “работнікі органаў унутраных спраў і чальцы іх сем'яў”, “войсковуцы і чальцы іх сем'яў”, “работнікі дзяржаўных органаў і ўстаноў і чальцы іх сем'яў”».
- # Х быў асуджаны ў 2022 годзе паводле ч. 1 арт. 130 Крымінальнага кодэкса. Присудам у якасці ўразлівай групы, у дачыненні да якой распальваецца варожасць і варажнечча, вылучана «аб'яднанне людзей, якія маюць сацыяльную еднасць, прадстаўнікі якой маюць агульныя сацыяльна значныя прыкметы, заснаваныя на ролі ў грамадскім жыцці, прыналежнасці да пэўнай прафесіі, а таксама агульныя сацыяльна-палітычныя погляды – супрацоўнікі органаў унутраных спраў, якія актыўна выступаюць за захоўванне правапарадку і захаванне дзейснага канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь...».

Хоць абавязкам дзяржавы з'яўляецца абарона ад расісцкіх і дыскрымінацыйных выказванняў, а пры неабходнасці – іх крымінальны пераслед, міжнародным стандартам у ёўрапейскай прасторы¹² з'яўляецца адмова ад вылучэння прадстаўнікоў праваахоўных органаў у якасці сацыяльной групы, якая магла бы быць карысташа такой абаронай (уразлівая група).

¹² Пастанова Еўрапейскага суда па правах чалавека па справе № 10692/09 «Сава Цярэнцеў супраць Расійскай Федэрацыі», п. 78.

Артыкул 20 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах называе тры прыкметы для вылучэння ўразлівай групы і яе дадатковай абароны: нацыянальнасць, раса і рэлігія. Аднак міжнародная практыка схіляеца да «жывога» тлумачэння гэтай нормы, пашыральна тлумачачы дадзеная прыкметы з улікам сучасных тэндэнций: уразлівая група можа быць вылучана згодна з крытэрам паводле прыкметы расы, колеру скury, полу, мовы, рэлігіі, палітычных ці іншых перакананняў, нацыянальнага ці сацыяльнага паходжання, маёмынага становішча, нараджэння ці іншага статусу¹³. Пры гэтым, улічваючы, што цяжар аргументаванняў для абмежавання свабоды выказвання меркавання ляжыць на дзяржаве, вылучэнне якой-небудзь групы ў якасці ўразлівай у кантэксце абароны ў адпаведнасці з арт. 20 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах павінна быць выразна аргументавана.

Супрацоўнікі праваахоўных органаў жа, наадварот, адносяцца да прывілеяванай групы, якая карыстаецца дадатковай абаронай з боку дзяржавы і самі з'яўляюцца прадстаўнікамі ўлады, а таму не маюць патрэбы ў абароне ў адпаведнасці з арт. 130 Крымінальнага кодэкса.

Наогул, практыка вылучэння праваахоўных органаў паводле прафесійнай прыналежнасці ў асобную сацыяльную групу выклікае сумневы. Па справе Дзмітрыя Паліенкі¹⁴ праваабаронцы [спасылаліся](#) на высновы комплекснага псіхолага-лінгвістычнага і сацыялагічнага заключэння, паводле якіх:

«“Супрацоўнікі праваахоўных органаў”, “супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў” ці “мянты” як сістэма дзяржаўных службай і органаў па ахове грамадска-га парадку не ўтварае сацыяльныя групы, бо супрацоўнікі міліцыі (паліцэйскія) з'яўляюцца работнікамі праваахоўных дзяржаўных органаў, а не палітычных і больш за тое, не грамадскіх арганізацый...»

У сацыялогіі недапушчальнае вылучэнне якой-небудзь групы ў адпаведнасці з крытэрам адсутнасці якой-небудзь прыкметы, у прыватнасці, прыналежнасці ці непрыналежнасці да супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў».

Такім чынам, на практыцы арт. 130 Крымінальнага кодэкса ўжываецца надзвычай селектыўна і непрадказальна, выкарыстоўваецца дзеля барацьбы з рознымі праявамі крытыкі. Гэты артыкул актыўна выкарыстоўваецца дзеля задушэння публічнага выказвання негатыўных ацэнак у дачыненні да супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія неабгрунтавана вылучаюцца ва ўразлівую сацыяльную групу.

Пераслед стваральнікаў і ўдзельнікаў, а таксама за падтрымку «экстрэмісцкіх фармаванняў»

Пераслед за стварэнне экстрэмісцкага фармавання або ўдзел у экстрэмісцкім фармаванні, садзейнічанне ажыццяўленню экстрэмісцкай дзеянасці, праходжанне навучання ці іншай падрыхтоўкі для ўдзелу ў такой дзеянасці, фінансаванне экстрэмісцкай дзеянасці ў Беларусі – гэта формы рэпрэсій за ажыццяўленне розных

¹³ Даклад Спецыяльнага дакладчыка ААН па пытанні аўтарытэтнага права на свабоду меркавання і іх свабоднае выказванне, 9 кастрычніка 2019 года, A/74/486, п. 9.

¹⁴ Дзмітрыю Паліенку ў 2019 годзе быў [інкрымінаваны](#) шэраг крымінальных абвінавачванняў, у тым ліку паводле арт. 130 Крымінальнага кодэкса за распальванне сацыяльной варожасці ці варожнечы па прыкмете сацыяльной прыналежнасці ў дачыненні да супрацоўнікаў міліцыі.

правої і свабод, часта – за ажыццяўленне свабоды асацыяцый, але ў роўнай ступені распаўсюджаны пераслед паводле арт. 361-1, 361-2, 361-4 Крымінальнага кодэкса за ажыццяўленне свабоды выкавання меркавання або за сукупныя дзеянні:

«Свабода меркавання ў іх выказванні ляжыць у аснове поўнага ажыццяўлення широкага кола іншых правоў чалавека. Так, напрыклад, свабода выказвання меркавання з'яўляецца складовай часткай ажыццяўлення правоў на свабоду сходаў і асацыяцый»¹⁵.

Заўвага агульнага парадку № 34

Артықул 19: Свобода меркавання і іх выказвання

14. Дзяржавам-удзельніцам трэба надаваць асаблівую ўвагу заахвочванню незалежнасці і разнастайнасці сродкаў інфармацыі, бо гэта з'яўляецца сродкам абароны правоў карыстальнікаў СМІ, ...а таксама сродкам атрымання шырэйшага спектру інфармацыі і ідэй.

15. Дзяржавам-удзельніцам трэба ўлічваць маштабы зменаў у інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогіях, такіх як электронныя сістэмы распаўсюду інфармацыі на базе Інтэрнэту і мабільнай сувязі, якія істотна змянілі методы камунікацыі ва ўсім свеце. Сёння створана новая глабальная сетка для абмену ідэямі і меркаваннямі, якая не абавязкова абапіраецца на традыцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Дзяржавам-удзельнікам трэба прыняць усе неабходныя меры дзеля ўмацавання незалежнасці гэтых новых СМІ і забяспечыць да іх доступ для насельніцтва.

Ужыванне пункта 3 артыкула 19 Пакта:

21. Пункт 3 выразна кажа пра тое, што карыстанне правам на свабоднае выказванне свайго меркавання накладае асаблівия абавязкі і асаблівую адказнасць. З гэтай прычыны дапускаюцца дзве вузкія сферы абмежавання гэтага права, якія могуць адносіцца або да павагі правоў ці рэпутацыі іншых асоб, або да аховы дзяржаўнай бяспекі, грамадскага парадку (*ordre public*) ці здароўя і маральнасці насельніцтва. Тым не менш, калі дзяржава-ўдзельніца ўводзіць абмежаванні на ажыццяўленне права на свабоднае выказванне меркавання, гэтыя абмежаванні не павінны ставіць пад пагрозу сам прынцып гэтага права. Камітэт нагадвае, што сувязь паміж правам і абмежаваннем, паміж нормай і выключэннем не павінна быць зваротнай. Акрамя таго, Камітэт спасылаецца на пункт 1 артыкула 5 Пакта, у адпаведнасці з якім «нішто ў гэтым Пакце не можа тлумачыцца як тое, што азначае, што якая-небудзь дзяржава, якая-небудзь група ці якая-небудзь асоба мае права займацца нейкай дзеянасцю ці здзяйсняць нейкія дзеянні, накіраваныя на знішчэнне любых правоў ці свабод, прызнаных у гэтым Пакце, ці на абмежаванне іх у большай ступені, чым прадугледжваецца ў гэтым Пакце».

¹⁵ Заявага агульнага парадку № 34 Артыкул 19: Свабода меркавання і іх выказвання.

Згодна са звесткамі ПЦ «Вясна», на момант пачатку сакавіка 2023 года паводле арт. 361 1 КК за стварэнне экстрэмісцкага фармавання або ўдзел у ім асуджана 70 чалавек, паводле арт. 361-2 КК за фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці – 5 чалавек, паводле арт. 361-4 КК за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці – 35 чалавек, паводле арт. 361-5 КК за праходжанне навучання ці іншай падрыхтоўкі для ўдзелу ў экстрэмісцкай дзейнасці звестак пра асуджэнне няма.

У «Пералік грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян ці асоб без грамадзянства, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці», уключаны 38 чалавек, асуджаных паводле арт. 361-1 КК, паводле арт. 361-2 КК – 6 чалавек, паводле арт. 361-4 КК – 38 чалавек, паводле арт. 361-5 КК звестак пра асуджэнне няма.

Некаторым з асуджаных (Паўлу Латушку, Вользе Кавальковай, Марыі Мароз, Святлане Ціханоўскай і інш.), прысуды паказанай катэгорыі вынесены завочна, некаторым – па выніках разгляду крымінальной справы ў закрытым судовым пасяджэнні (Юрыю Трапачову, Андрэю Кузнечыку і інш.).

- # *Ірына Абдукерына была затрымана 5 красавіка 2022 года. Падставай для затрымання сталі падазрэнні ў тым, што яна запісала на тэлефон перасоўванне калоны расійскай вайсковай тэхнікі і пераслала запіс у Telegram-канал «Беларускі Гаун», прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем. Жанчыне выставілі абвінавачванне паводле наступных артыкулаў Крымінальнага кодэкса: ч. 1 арт. 130 (распальванне варожасці і варажнечы), 361-1 (удзел у экстрэмісцкім фармаванні), 361-2 (фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці), 369-1 (дыскрэдытацыя Беларусі). З 28 лістапада 2022 года ў Гомельскім абласным судзе разглядвалі справу палітняволенай. 6 снежня суддзя Руслан Царук признаў Ірыну вінаватай і пакараў пазбаўленнем волі ў калоніі тэрмінам на чатыры гады са штрафам у памеры 100 базавых велічыняў (3 200 рублёў).*
- # *Андрэй Кузнечык – журналіст-фрылансер «Радыё Свабода», затрыманы 25 лістапада 2021 года. Пасля яго затрымання сілавікі ненадоўга здолелі захапіць контроль над Telegram-каналам «Радыё Свабода». Разгляд справы А. Кузнечыка адбыўся 8 чэрвеня 2022 года ў Магілёўскім абласным судзе. Праваабаронцам стала вядома, што журналіста абвінавачвалі паводле ч. 1 арт. 361-1 КК. Суддзя Ігар Шведаў признаў яго вінаватым і прызначыў пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі ў калоніі тэрмінам на шэсць гадоў.*
- # *Уладзіміра Буцькаўца затрымалі 5 верасня 2022 года, 14 верасня на адным з праўладных Telegram-каналаў з'явілася відэа, на якім паказана, як міліцыянты з ужываннем сілы затрымліваюць мужчыну, а пасля ён прызнаецца, што мадэраваў і выстаўляў навіны пра беларускую мову ў пабліку, які нядаўна быў абвешчаны экстрэмісцкім фармаваннем. У. Буцькаўца абвінавацілі ў адміністраванні суполак у «ВКонтакте» «ЗА АДЗІНУЮ дзяржаўную МОВУ ў Беларусі!» паводле ч. 1 арт. 361-1 КК. У Гомельскім аблесным судзе 13 лютага 2023 года яго асуздзілі да трох гадоў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Присуд вынес суддзя Руслан Царук. 5 жніўня 2022 года інфармацыйную прадукцыю суполкі «ЗА АДЗІНУЮ дзяржаўную МОВУ Беларусі!» прызналі экстрэмісцкім матэрыяламі, 18 жніўня 2022 года суполку прызналі экстрэмісцкім фармаваннем: «Група грамадзян, аб'яднаных у тым ліку з дапамо-*

гай групы ў сацыяльнай сетцы «ВКонтакте» «ЗА АДЗІНУЮ дзяржаўную МОВУ Беларусі!», ажыццяўляе экстремісцкую дзейнасць».

- # **Мікалай Брэдзелеў** – прэс-сакратар кампаніі A1. Ён быў затрыманы 10 снежня 2021 года. У Мінскам гарадскім судзе 29 жніўня 2022 года ў закрытым рэжыме пачаўся працэс над палітвязнем. 24 кастрычніка суддзя Алена Ананіч прызнала Мікалая вінаватым у даванні грашовых сродкаў для свядомага забеспячэння дзейнасці экстремісцкага фармавання паводле арт. 361-2 КК і прызначыла чатыры гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. У Мінгарсудзе 20 студзеня 2023 годзе ў закрытым рэжыме разгледзелі апеляцыйную скаргу. Калегія з удзелам суддзі Андрэя Кавальчука пакінула прысуд у сіле.
- # **Юрый Ганцарэвіч** – журналіст выдання «Intex-press» з Баранавічаў. Быў затрыманы 27 красавіка 2022 года, 6 траўня Ганцарэвічу было выстаўленае абвінавачванне паводле ч. 1 арт. 361-4 Крымінальнага кодэкса (садзейнічанне экстремісцкай дзейнасці): ён нібы фатографаваў расійскую вайсковую тэхніку і адпраўляў здымкі ў СМИ, прызнаныя беларускімі ўладамі экстремісцкімі. Брэсцкі абласны суд 13 ліпеня 2022 года пачаў разглядаць крымінальную справу ў дачыненні да палітзняволенага журналіста. 14 ліпеня судовая калегія пад старшынствам Мікалая Грыгаровіча прызнала Юрыя вінаватым і прызначыла яму 2 гады і 6 месяцаў пазбаўлення волі ў калоніі. 20 верасня 2022 года Вярхоўны суд пакінуў прысуд без зменаў.

Такім чынам, за рэалізацыю сваіх правоў і свабод грамадзяне асуджаюцца да пазбаўлення волі (за выключэннем двух вядомых выпадкаў прызначэння абмежавання волі без накіравання ў папраўчую ўстанову адкрытага тыпу).

Хуліганства і вандалізм як формы экстремізму

Да формаў экстремізму аднесена здзяйсненне ў мэтах «распальвання расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці ці варажнечы, палітычнай ці ідэалагічнай варожасці, варожасці ці варажнечы ў дачыненні да якой-небудзь сацыяльнай групы» супрацьпраўных дзеянняў супраць грамадскага парадку і грамадскай маральнасці, парадку кіравання, жыцця і здароўя, асабістай свабоды, гонару і годнасці асобы, маёmacці.

Таксама формай экстремізму прызнаная арганізацыя і ажыццяўленне актаў вандалізму, спалучаных з пашкоджаннем ці знішчэннем маёmacці, іншых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, або актыўнага ўдзелу ў іх паводле матываў расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльнай варожасці ці варажнечы, палітычнай ці ідэалагічнай варожасці, варожасці ці варажнечы ў дачыненні да якой-небудзь сацыяльнай групы.

Заўвага агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання і іх выказвання

34. Абмежаванні не павінны быць занадта шырокімі. У сваёй заўваге агульнага парадку № 27 Камітэт адзначыў, што «абмежавальныя меры павінны адказваць

прынцыпу прапарцыйнасці; яны павінны з'яўляцца дарэчнымі для выканання сваёй ахоўнай функцыі; яны павінны ўяўляць сабою найменш абмежавальны сродак з ліку тых, з дапамогай якіх можа быць дасягнуты жаданы вынік; і яны павінны з'яўляцца адпаведнымі інтарэсу, які абараняеца. Прынцып прапарцыйнасці павінен выконвацца не толькі ў заканадаўстве, у якім прадугледжваюцца абмежаванні, але і адміністрацыйнымі і судовымі ўладамі падчас прымянея заканадаўства». Пры выкананні прынцыпу прапарцыйнасці неабходна таксама ўлічваць канкрэтную форму выказвання меркавання і сродкі яго распаўсяду.

Кемдэнскія прынцыпы па свабодзе выказвання меркавання і роўнасці

Прынцып 12: Распальванне няnavіscі

Усе краіны павінны прыняць заканадаўствы, якія забараняюць любую пропаганду нацыянальнай, расавай ці рэлігійнай няnavіscі, што з'яўляеца падбухторваннем да дыскрымінацыі, варожасці ці гвалту (мова няnavіscі). Нацыянальныя заканадаўчыя сістэмы павінны растлумачыць, непасрэдна або праз афіцыйнае тлумачэнне, што:

- i. Тэрміны «няnavіscь» і «варожасць» ужываюцца ў дачыненні да інтэнсіўнага і ірацыянальнага пачуцця непрыязнасці да пэўнай групы.
 - ii. Тэрмін «пропаганда» павінен быць зразуметы як намер публічна распаліць няnavіscь да пэўнай групы.
 - iii. Тэрмін «падбухторванне» адносіцца да заяваў пра нацыянальныя, расавыя ці рэлігійныя групы, якія ствараюць непасрэдную пагрозу дыскрымінацыі, варожасці ці гвалту супраць асоб, што належаць да гэтых груп.
-

Органы расследавання і суды кваліфікуюць як хуліганства розныя формы легальнага выказвання меркавання.

- # Алег Фалей быў затрыманы ў канцы ліпеня 2022 года ў Мінску. Яго адвінавацілі ў абрэзе прадстаўніка ўлады паводле арт. 369 Крымінальнага кодэкса і хуліганстве паводле ч. 1 арт. 339 Крымінальнага кодэкса. На відэа, знятym міліцыяй, Алег казаў, што ў жніўні 2020 года наведаў адзін з пратэсных маршаў, пасля чаго ў пад'ездзе пакінуў надпіс «Жыве Беларусь!». 15 лістапада 2022 года ў судзе Маскоўскага раёна Мінска пачаўся разгляд справы: вядома, што адвінавачванне паводле арт. 369 КК было знятае. 16 лістапада 2022 года А. Фалея прызналі вінаватым паводле ч. 1 арт. 339 КК і асудзілі да аднаго года абмежавання свабоды без накіравання ў ПУАТ.
- # Аліна Муратава, Наталля Барынава і іншыя ў траўні 2021 года былі асуджаныя судом Ленінскага раёна г. Брэста (суддзя А. Семянчук) паводле ч. 2 арт. 339 КК за вывешванне ў грамадскім месцы манекена, які імітуе павешаную фігуру, з таблічкай з надпісам «АМАП». Суд не выявіў у дзеяннях адвінавачных мэты распальвання расавай, нацыянальнай, рэлігійнай або іншай сацыяльной варожасці ці варажнечы, палітычнай ці ідэалагічнай варожасці, варожасці ці варажнечы у дачыненні да якой-небудзь сацыяльнай групы, аднак А. Муратава і Н. Барынава былі ўключаныя ў Пералік асоб, датычных да экстремісцкай дзеянасці, з фармулёўкай прычыны для ўключэння ў яго: «Прысуд

суда Ленінскага раёна г. Брэста, які набыў моц, у сувязі са здзяйсненнем злачынства, прадугледжанага часткай 2 артыкула 339 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь». Такім чынам, зафіксаваныя выпадкі ўключэння ў Пералік асоб, якія не ажыццяўлялі дзеянні, прадугледжаныя арт. 1 Закона «Аб процідзеянні экстремізму».



- # Віктар Лосік быў сябрам ініцыятыўной группы грамадзян Віктора Бабарыкі, збіраў подпісы ў яго падтрымку, быў валанцёрам у аб'яднаным штабе, дапамагаў ініцыятыве «Сумленныя людзі». На прэзідэнцкіх выбарах быў незалежным назіральнікам. Быў затрыманы 6 снежня 2020 года ў п. Хацежына Мінскага р-на супрацоўнікамі МУС. Яго абвінавацілі ў тым, што ён павесіў на мосце пудзіла з фатаграфіямі міністра ўнутраных спраў і старшыні выбарчай камісіі Хацежынскага ўчастку для галасавання з надпісам «Не забудзем, не прабачым!», а таксама ў нанясенні выяваў з беларускім нацыянальным гербам «Пагоня» на збудаваннях і апорах моста. Яму было выстаўленае абвінавачванне паводле ч. 1 арт. 339 КК (Хуліганства) і арт. 341 КК (Апаганьванне збудавання і псанаванне маёмысці) і абрачная мера стрымання ў выглядзе ўтрымання пад вартай у СІЗА г. Жодзіна. Лосіка прызналі вінаватым паводле арт. 339, 341 Крымінальнага кодэкса і асудзілі да двух гадоў калоніі паводле ч. 1 арт. 339 КК, да чатырох гадоў калоніі – паводле ч. 2 арт. 339 КК, да месяца арышту – паводле арт. 341 КК, а канчаткова – да чатырох гадоў пазбаўлення волі ў калоніі.
- # У судзе Брэсцкага раёна вынесены прысуды шасці грамадзянам паводле ч. 2 арт. 339 Крымінальнага кодэкса. Падставай для затрымання зрабілася нанясенне надпісаў «3%», «Уходи», «Жыве Беларусь!» на помнік Леніну ў пасёлку Домачава (Брэсцкі р-н). Згодна з версіяй следства, якое кваліфіковала дзеянне як злоснае хуліганства, надпісы нанеслі шэсць чалавек. 8 красавіка 2022 года суддзя Сяргей Маручак асудзіў: Яраслава Бурака – да трох месяцаў арышту, Дзмітрыя Харса – да аднаго месяца арышту, Аляксандра Нікіціна і Уладзіслава Цярэшку – да аднаго года і шасці месяцаў, Кірыла Бекіша і Дзяніса Чарныгіна – да 2 гадоў і 6 месяцаў абмежавання волі без накіравання ў папраўчу ўстанову адкрытага тыпу.

2 верасня 2021 года прэс-служба МУС паведаміла, што каля трасы M1 уначы былі затрыманы чацвёра мужчын і трох жанчыны з Мінска ва ўзросце ад 27 да 51 года. Прычынай затрымання зрабілася размалёўванне рознымі пратэснымі надпісамі і сімваламі на поле больш як 80 цюкоў з сенажом. Распачалі крымінальную справу паводле ч. 2 арт. 339 Крымінальнага кодэкса (злоснае хуліганства). Да суда ўсім затрыманым абрали меру стрымання ў выглядзе ўзяцца пад варту і змясцілі ў жодзінскую турму № 8. Суд Стоўбцаўскага раёна 31 студзеня 2022 года вынес прысуд: суддзя Вікторыя Суднік прызначыла Андрэю Арыку, Максіму Дубешку, Аляксандру Бабко, Вользэ Дубовік, Алене Дзядзюлі, Ігару Мысліўцу пакаранне ў выглядзе аднаго года пазбаўлення волі ў калоніі. Кацярыну Арыку асудзілі на паўтара года абмежавання волі. Падчас працэсу стала вядома, што супрацоўнікі МУС на затрыманых молявалі свастыку, некаторых збівалі.



Прыведзеныя прыклады ілюструюць некалькі мадэляў пераследу грамадзян за выкаванне меркавання.

Так, крымінальная справа I. Абдукерынай паводле арт. 361-1 КК ілюструе адзін са шматлікіх выпадкаў збору звычайнімі грамадзянамі звестак аб выкарыстанні расійскімі войскамі ў мэтах ажыццяўлення поўнамаштабнага ўварвання ва Украіну тэрыторыі Беларусі, яе паветранай просторы і інфраструктуры і далейшую перадачу гэтых звестак адмысловам створанаму дзеля іх збору Telegram-рэсурсу «Беларускі Гаён», прызнанаму экстрэмісцкім фармаваннем. Самі па сабе дзеянні па перадачы звестак складу злачынства не ўтвараюць, яны крыміналізаваныя выключна фактам аднясення адрасата да ліку экстрэмісцкіх фармаванняў. Ва ўмовах, калі падраўніні справы адсутнічаюць, немагчыма вызначыць, чым дзеянні I. Абдукерынай адрозніваліся па сваім змесце ад дзеянняў Ю. Ганцарэвіча, асуджанага за тыя ж дзеянні ўжо паводле арт. 361-4 КК.

Крыміналізацыя гэтых дзеянняў мае некалькі мэтаў: гэта і падтрымка беларускімі ўладамі свайго ваеннага саюзніка – Расійскай Федэрацыі, і задушэнне любых праваў антываенныя пазіцыі як формы выкавання меркавання.

Крымінальны пераслед I. Буцькаўца распачаты пасля таго, як суполкі, якую ён адміністраваў, была прызнаная экстрэмісцкім фармаваннем, і ў якасці злачынных дзеянняў разглядаюцца дзеянні самога I. Буцькаўца. Суполка «ЗА АДЗІНУЮ дзяржаву Беларусі!» прызнаная экстрэмісцкай згодна з рашэннем МУС ад 17 жніўня 2022 года № 40ЭК, Буцькавец затрыманы 5 верасня 2021 года.

Пачатак крымінальнага пераследу Ю. Кузнечыка супаў па часе з прызнаннем сайта «Радыё Свабода», Telegram-канала «Радыё Свабода – Беларусь», YouTube-канала «Радыё Свабода» і іншых інтэрнэт-рэсурсаў экстрэмісцкім фармаваннем «Радыё Свабода» (рашэнне МУС ад 23 снежня 2021 года № 21ЭК «Аб прызнанні групы грамадзян экстрэмісцкім фармаваннем і забароне яго дзейнасці»). Юрый Кузнечык быў затрыманы ў лістападзе 2021 года, але на працягу доўгага часу яго паслядоўна бесперапынна арыштоўвалі паводле адміністрацыйных спраў, і толькі 23 снежня – у дзень прызнання «Радыё Свабода» экстрэмісцкім фармаваннем – родным Ю. Кузнечыка паведамілі пра тое, што ў дачыненні да яго распачалі крымінальную справу. Падобнымі метадамі ўлады дзейнічалі ў дачыненні да Дзмітрыя Галавача і іншых удзельнікаў рок-гурта Tor Band: пасля затрымання ім былі неаднаразова прызначаныя адміністрацыйныя арышты, у гэты час гурт згодна з рашэннем МУС прызналі экстрэмісцкім фармаваннем.

Крымінальны пераслед Дзяніса Воразава і іншых быў распачаты паводле арт. 339 КК (хуліганства), і толькі праз два тыдні ўлады прызналі экстрэмісцкім фармаваннем канал у дадатку Zello, які выкарыстоўваўся як сродак сувязі паміж абвінавачанымі падчас гэтай акцыі. Прэ тое, што здзяйсненне хуліганскіх дзеянняў ужо не ставіцца ў віну абвінавачаным, мае месца абуральны факт пераследу толькі з фармальных прыкметаў уваходжання ў супольнасць за выкаванне меркавання. У дадзеным выпадку дзяржава нават не спрабуе аргументаваць абмежаванне свабоды выкавання меркаванняў нейкім фармальным прымальнімі з пункту гледжання міжнародных абязвязальніцтваў меркаваннямі, а замест гэтага адвольна выкарыстоўвае ў рэпрэсіўных мэтах шырокія магчымасці, прадстаўленыя антыэкстрэмісцкім заканадаўствам.

Крымінальны пераслед Дар'і Лосік – класічная форма пераследу за цалкам правамернае ажыццяўленне сваіх правоў і свобод; яе дзеянні крыміналізаваныя выключна фактам прызнання тэлеканала «Белсат» экстрэмісцкім фармаваннем.

Абвінавачванне ў тэратызме і асуджэнне на працяглыя тэрміны пазбаўлення волі

Абвінавачванне ў тэратызме – найболей жорсткі ўзровень рэпрэсій за ажыццяўленне свабоды выкавання меркаванняў з прычыны цяжкасці санкцыі адпаведнага складу паводле Крымінальнага кодэksа. Адначасова такога кшталту справы рызыкуюць атрымаць неадназначныя ацэнкі праз тое, што дзеянні, якія ляглі ў іх аснову, часцяком утрымліваюць элемент супрацьпраўнасці. Такім чынам, акрамя прыкмет парушэння права, падлягае ацэнцы і прапарцыйнасць абмежавальных мер.

У адпаведнасці з Крымінальным кодэksам, акт тэратызму – здзяйсненне выbuchu, падпалу, затаплення, іншых дзеянняў агульнанебяспечным спосабам або якія ствараюць небяспеку гібелі людзей, прычынення ім цялесных пашкоджанняў ці наядыходу іншых цяжкіх наступстваў у мэтах аказання ўздзеяння на прыняцце рашэн-

няў органамі ўлады, або перашкаджэння палітычнай ці іншай грамадской дзейнасці, або застрашвання насельніцтва, або дэстабілізацыі грамадскага парадку. Ва ўмовах палітычна матываванай прадузятасці органаў следства і суду пад вызначэнні дыспазіцыі арт. 289 КК штучна падганяюцца дзеянні, якія маюць частку фармальных прыкметаў тэрарызму і не адказваюць крытэрам, якія дазваляюць аднесці іх да тэрарызму – такому, як гэтую з'яву разумеюць міжнародныя органы.

Адзінага вычарпальнага паняцця тэрарызму ў міжнародным праве дагэтуль не выпрацавана. Пад тэрарызмам звычайна разумеюцца акты гвалту, якія здзяйсняюцца ў адносінах да грамадзянскага насельніцтва ў палітычных ці ідэалагічных мэтах¹⁶.

Найболей папулярным і прымальным з'яўляецца вызначэнне з рэзалюцыі Рады Бяспекі ААН 1566 (2004) 2004 года, у якой яна аднесла да тэрарызму дзеянні, што маюць наступныя тры характеристыкі незалежна ад таго, ці апраўдаюцца яны меркаваннямі палітычнага, філасофскага, ідэалагічнага, расавага, этнічнага, рэлігійнага ці іншага падобнага характару:

- здзяйсняюцца, у тым ліку супраць грамадзянскіх асоб, з намерам прычыніць смерць ці сур'ённую шкоду здароўю ці захапіць закладнікаў;
- здзяйсняюцца з мэтай выклікаць стан страху ў шырокай грамадскасці, ці групы людзей, ці пэўных асоб, запалохаць насельніцтва або прымусіць урад ці міжнародную арганізацыю здзейсніць якое-небудзь дзеянне ці ўстрывацца ад яго здзяйснення;
- уяўляюць сабою злачынствы паводле сэнсу міжнародных канвенций і практик, якія датычацца тэрарызму.

Апошні крытэр адсылае да вызначэння тэрарызму, якія ўтрымліваюцца ў раней прынятых дакументах ААН. Так, Дэкларацыя аб мерах па ліквідацыі міжнароднага тэрарызму, прынятая рэзалюцыяй Генеральнай Асамблеі 49/60 у 1994 годзе, вызначыла тэрарызм як «злачынныя акты, накіраваныя ці разлічаныя на стварэнне абстаноўкі тэрору сярод шырокай грамадскасці, групы асоб ці пэўных асоб у палітычных мэтах». Рада Бяспекі ў сваёй рэзалюцыі 1566 (2004) апісвала тэрарызм як «злачынныя акты, у тым ліку супраць грамадзянскіх асоб, што здзяйсняюцца з намерам прычыніць смерць ці сур'ённую шкоду здароўю ці захапіць закладнікаў з мэтай выклікаць стан жаху ў шырокай грамадскасці, ці групы людзей, ці пэўных асоб, запалохаць насельніцтва або прымусіць урад ці міжнародную арганізацыю здзейсніць якое-небудзь дзеянне або ўстрывацца ад яго здзяйснення». Пазней у 2004 годзе Група высокага ўзроўню па пагрозах, выкліках і зменах, утвораная Генеральным сакратаром ААН, вызначыла тэрарызм як любое дзеянне, «якое мае на мэце выклікаць смерць мірных жыхароў ці некамбатантаў ці прычыніць ім цяжкія цялесныя пашкоджанні, калі мэта такога дзеяння з прычыны яго характару ці кантэксту палягае ў тым, каб запалохаць насельніцтва ці прымусіць урад ці міжнародную арганізацыю здзейсніць якое-небудзь дзеянне ці ўстрывацца ад яго здзяйснення»¹⁷.

Важна падкрэсліць, што ў кантэксце гэтых вызначэнняў маюцца на ўвазе законныя ўрады: «акты, метады і практика тэрарызму ва ўсіх яго формах і праявах з'яўляюцца дзейнасцю, якая накіраваная на знішчэнне правоў чалавека, асноўных свабод

¹⁶ Упраўленне Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека. [Правы чалавека, тэрарызм і барыцьба з тэрарызмам. Падборка фактаў № 32](#).

¹⁷ [A more secure world: Our shared responsibility](#) (United Nations publication, Sales N° E.05.I.5).

і дэмакратыі, стварае пагрозу тэрытарыяльнай цэласнасці і бяспекі дзяржаў і дэстабілізуе законныя ўрады»¹⁸.

Ёханэсбургскія прынцыпы

Нацыянальная бяспека, свобода выказвання меркавання і доступ да інфармацыі

Прынцып 24. Неадпаведныя пакаранні

За злачынствы, злучаныя з бяспекай, у якіх закрануты права на свободу выказвання меркавання і свободу інфармацыі, пэўныя асобы, рэдакцыі СMI, палітычныя і іншыя арганізацыі не могуць зазнаваць пакаранне, абмежаванні правоў ці санкцыі, якія неадпаведныя сур'ёзнасці здзейсненага злачынства.

26 ліпеня 2021 года ў судзе Фрунзенскага раёна Мінска быў вынесены прысуд Ягору Міхайлуву па крымінальнай справе паводле ч. 1 арт. 289 КК за акт тэрарызму. Мужчыну абвінавацілі ў падпале танка Т-72 на чыгуначнай станцыі ў Сцяпянцы шляхам кідання ў яго «кактэйля Молатава» з надпісам на бутэльцы «АГСБ» уначы 31 студзеня 2021 года. Відэа падпаленага танка з'явілася ў інтэрнэце ў пачатку лютага, але дзяржаўныя СMI назвалі яго фэйкам, а Мінабароны прадэманстратравала непашкоджаны танк. У адпаведнасці з версіяй абвінавачвання, у выніку дзеяння Міхайлова паўсталі «аб'ектыўная небяспека гібелі людзей», хаця вайскоўцы, якія ажыццяўлялі ў ноч падпалу патруляванне, нават не заўважылі ўзгарання. Суддзя Алена Бушава прызначыла Я. Міхайлуву пакаранне ў выглядзе пазбаўлення волі тэрмінам на дзесяць гадоў у папраўчай калоніі. Тлумачэнні абвінавачанага пра тое, што яго дзеянні былі формай выказвання меркавання пра стан войска, а рэцэптура запальний сумесі была разлічана на кароткае па часе гарэнне, няздольнае нанесці рэальную шкоду металічнаму аб'екту, суд да ўвагі не прыняў. У сетцы Інтэрнэт відэа распаўсюджвалася з каментаром «Гэта Акт грамадзянскага непадпарадковання! Танк Т72, 120-тая дывізія. За маўчанне арміі, якая даўным-даўно мусіла пакласці канец паўнамоцтвам «маршала» Сашы З%. Мы паказалі, што можам. Хай адкажуць, з кім яны і какія яны павінны абараняць!»

На думку абвінавачвання, Міхайлаў «наўмысна ў мэтах аказання ўздзеяння на прыніяцце рашэння органамі ўлады, перашкаджэння палітычнай дзеянасці, застрашвання насельніцтва, дэстабілізацыя грамадскага парадку, у перыяд часу з 3 гадзін 30 хвілін па 3 гадзін 36 хвілін 31 студзеня здзейсніў акт тэрарызму агульнанебяспечным спосабам шляхам падпалу вайсковай тэхнікі, якая належыць 120-тай дывізіі, размешчаны на пуцях у эшалоне на чыгуначнай станцыі Азярышча ў Сцяпянцы, у выніку чаго паўсталі аб'ектыўная небяспека гібелі людзей, прычынення ім цялесных пашкоджанняў ці надыходу іншых цяжкіх наступстваў».

У судзе Бабруйскага раёна і Бабруйска 10 жніўня 2022 года вынесены прысуд групе абвінавачаных, у тым ліку – у тэрарызме. Судовы працэс вяла суддзя Наталля Агладкова. Абвінавачаным у тэрарызме Канстанціну Ермаловічу,

¹⁸ Рэзалюцыя, прынятая Генеральнай Асамблéяй 8 верасня 2006 года 60/288. Глабальная контратэрорыстычная стратэгія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.

Віталю Мінкевічу, Ігару Казлову прызначана ад 14 да 16 гадоў пазбаўлення волі ў папраўчай калоніі. Адным з эпізодаў тээрарызму стаў выпадак падпала падстрэшка на стрэльбішчы вайсковай часткі 5527 – падраздзялення Унутраных войскаў МУС, датычнага да рэпрэсій пратэстоўцаў у 2020 годзе.



ВІД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

T.ME/PRESSMVD

Распаўсюд «экстрэмісцкіх матэрыялаў», а таксама выраб, выданне, захоўванне ці перавозка такіх матэрыялаў у мэтах распаўсюду

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь прызнае інфармацыйную прадукцыю экстрэмісцкай, а спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў рэгулярна папаўняеца і публікуеца на афіцыйным сайце ведамства. Хоць гэта і не новая для постыбарнага перыяду практика, пунктам адліку масавага прызнання матэрыялаў экстрэмісцкімі можна ўмоўна лічыць уключэнне ў каstryчніку 2020 года ў спіс «інфармацыйны канал інтэрнэт-месэнджара Telegram – “NEXTA-Live” (t.me/nexta_live) і лагатып (лічбавы вадзяны знак) “NEXTA”» – папулярны Telegram-канал, які ўлады абвінавачвалі ў каардынацыі пратэстаў. Паслядоўная практика прызнання экстрэмісцкімі матэрыяламі прадукцыі грамадскага, палітычнага і культурнага характару пачала набіраць шырокія абараты, і па стане на пачатак сакавіка 2023 года спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў складаеца з 1 341 адпаведнага рашэння судоў па прызнанні матэрыялаў экстрэмісцкімі. Пры гэтым адно рашэнне часта датычыцца ад адной да некалькіх адзінак інфармацыйнай прадукцыі.

У канцы лістапада 2022 года кіраўнік Следчага камітэта Дзмітрый Гора заявіў, што «актыўнасць экстрэмістаў значна спала». У той жа час спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў папоўніўся амаль 80 адзінкамі інфармацыйнай прадукцыі.


Прызнанне матэрыялаў экстрэмісцкімі ў большасці сваім з'яўляеца вынікам расплывістага вызначэння тэрмінаў «экстрэмізм» і «экстрэмісцкая матэрыялы», у прыватнасці, чым і злоўжывае ўлада. У выніку на практицы антыэкстрэмісцкія дзеянні ўладаў разыходзяцца з нормамі «мяккага права» і накіраваны на сам факт наяўнасці меркавання, а не на фактычныя дзеянні гвалтоўнага, нацысцкага ці фашысцкага характару.

Напрыклад, у п. 46 Заўаг агульнага парадку № 34 тлумачыцца: такія правапарушэнні як «заахвочванне тэрарызму» і «экстремісцкая дзеянасць», а таксама правапарушэнні «ўсхвалення», «услаўлення» ці «апраўдання» тэрарызму павінны мець выразныя азначэнні для гарантый таго, што іх ужыванне не вядзе да недарэчнага ці неадпаведнага ўмяшання ў ажыццяўленне права на свабоднае выказванне меркаванняў.

Спецыяльная дакладчыца ААН па абароне правоў чалавека ва ўмовах барацьбы з тэрарызмам выказала сур'ёзную заклапочанасць у сувязі з крыміналізацыяй «экстремізму» наогул праз вельмі расплывісты і суб'ектыўны характер гэтага тэрміна, а таксама шырокага дыяпазону дзеянняў, якія ён можа абазначаць. Яна адзначыла, што «тэрмін “экстремізм” не мае нічога агульнага з абавязковымі для выканання міжнародна-прававымі нормамі, прычым, праз тое што ён выкарыстоўваецца ў якасці крымінальна-прававой катэгорыі, ён супярэчыць прынцыпу прававой акрэсленасці і сам па сабе несумяшчальны з ажыццяўленнем некаторых асноўных правоў чалавека»¹⁹.

Па выніках задушэння свабоды выказвання меркавання пад выглядам барацьбы з экстремізмам забароненымі аказаліся незалежныя СMI, Telegram-каналы, Telegram-чаты, кнігі, сувеніры з нацыянальнай, гістарычнай, пратэснай сімволікай і ўсё, што злучана з грамадска-палітычным і культурным жыццём Беларусі.

Фактычна задушэнне пратэснай актыўнасці на вуліцах заканамерна перайшло і ўжо ўмацавалася ў пазіцыях у задушэнне выкавання меркавання ў інтэрнэце. Замест масавага ўжывання арт. 24.23 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях за парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў шырокага пачаў ужывацца арт. 19.11 КаAP «Распаўсяд, выраб, захоўванне, перавозка інфармацыйнай прадукцыі, якая ўтрымлівае заклікі да экстэрэмісцкай дзеянасці ці прапагандує такую дзеянасьць».




Штрафы:

Агульная сума штрафаў – 2442 базавыя велічыні на 129 чалавек (колькасць выгадкай – 134).

Арышты:

Арыштавана 200 чалавек на 3155 сутак
(колькасць выпадкай – 263).

Колькасъңың нылдаштау па днях:



Пераслед па арт. 19.11 КаАП за 2022 год

Паводле гэтага артыкула прыцягваюцца да адказнасці людзі за такія дзеянні, як рэакцыі («лайкі» і да т. п.) у сацыяльных сетках, рэпосты на публічныя і прыват-

¹⁹ Спецыяльная дакладчыца ААН па абароне правоў чалавека ва ўмовах барацьбы з тэарызмам, Даклад аб візіце ў Казахстан, дак. ААН A/HRC/43/46/Add.1, 22 студзеня 2020 г., п. 15.

ныя старонкі ў сацыяльных сетках, а таксама ў прыватных перапісках, падпіскі на Telegram-каналы, публічныя старонкі СМІ і інш.

Санкцыя артыкула прадугледжвае накладанне штрафу ў памеры ад 10 да 30 базавых велічыняў, адміністрацыйны арышт на 15 сутак ці грамадскія працы, і да любога са спагнанняў – канфіскацыя прадмета адміністрацыйнага правапарушэння, як правіла, мабільнага тэлефона.

Пры гэтым на практицы людзі прыцягваюцца да адказнасці, нават калі распаўсюджвалі матэрыялы да таго, як яны былі прызнаныя экстэрмісцкімі. Таксама дадзены артыкул паказальна выкарыстоўваецца дзеля палітычнага ціску і ўжывання паўторна запар.

- # Справу Аляксея Дужага двойчы [разглядалі](#) ў судзе Савецкага раёна Мінска. З лютага 2023 года суддзя Аляксандар Воўк прызначыў хірургу 15 сутак арышту, 15 лютага суддзя Вольга Емяльянчанка прызначыла 12 сутак арышту. У абодвух выпадках Дужага прыцягнулі да адказнасці паводле арт. 19.11 КаАП.
- # У сярэдзіне траўня 2022 года ў Наваполацку на працоўным месцы затрымалі 32-гадовага супрацоўніка «Нафтана» Барыса Жахоўскага. Першы суд над ім адбыўся 16 траўня. Суддзя Вольга Баліка асудзіла мужчыну да 15 сутак арышту за «распаўсюд экстэрмісцкіх матэрыялаў» (арт. 19.11 КаАП), але на волю ён не выйшаў – быў складзены новы пратакол паводле арт. 19.11 КаАП. Вынікам зрабіліся чарговыя 15 сутак. Потым Жахоўскага асудзілі трэці раз запар. Гэтым разам суддзя Зінаіда Балаболова прызнала мужчыну вінаватым у «несанкцыяваным пікетаванні» (арт. 24.23 КаАП) і зноў арыштавала яго на 15 сутак. Агулам мужчыну ўтрымлівалі за кратамі 45 сутак. Ён 16 дзён тримаў галадоўку, 12 з якіх – сухую.
- # ААндрэя Галавырына [затрымалі](#) 15 чэрвеня 2022 года і змясцілі ў Наваполацкі ЦІП. Вядома, што ў гэты дзень над мужчынам адбыўся суд паводле арт. 19.11 КаАП за «распаўсюд экстэрмісцкіх матэрыялаў». Суддзя Зінаіда Балаболова прызнала яго вінаватым і арыштавала на 15 сутак. 1 ліпеня Андрэя зноў пакаралі 15-сутачным арыштам. Паведамляецца, што падчас першага арышту мужчына перанёс гіпертанічны крыз.

Прыцягненне да адказнасці за захоўванне і распаўсюд экстэрмісцкіх матэрыялаў часцяком спалучана з парушэннем права на прыватнасць, а менавіта – з гвалтоўным атрыманнем доступу да змесціва тэлефона і прыватнай электроннай карэспандэнцыі.

Пра палітычныя характеристар пераследу паводле арт. 19.11 КаАП сведчыць таксама той факт, што пасля адміністрацыйнага арышту людзі прыцягваюцца да крымінальной адказнасці і не выходзяць на волю. Час, пакуль чалавек адбывае арышт, часта выкарыстоўваецца дзеля стварэння падставаў для таго, каб распачаць крымінальную справы, у тым ліку – атрымання прызначальных паказанняў.

- # Андрэю Раптуновічу, які на гэты момант з'яўляецца [палітвязнем](#), прысудзілі 14 сутак арышту паводле ч. 2 арт. 19.11 КаАП (распаўсюд экстэрмісцкіх матэрыялаў), ён меўся выйсці на волю 29 траўня 2022 года, аднак на хлопца склалі новы пратакол. Тады Андрэю прысудзілі 15 сутак арышту паводле арт. 19.1 КаАП (дробнае хуліганства) – згодна са словамі супрацоўніка

праваахоўных органаў, ён размахваў рукамі і нецэнзурна выказваўся. Адразу пасля затрымання з'явілася прызнавальнае відэа з удзелам А. Раптуновіча, дзе ён паведамляў пра рэгістрацыю ў плане «Перамога» і пра сваё жаданне далучыцца да палка Кастуся Каліноўскага.

Такім чынам, пераслед за свабодны распаўсюд інфармацыі часцяком дасягае ўзоруюю крымінальнага, санкцыі маюць рысы крымінальных, часта ўжываюцца з парушэннем прэзумпцый і працэсуальных гарантый.

Рэабілітацыя нацызму, пропаганда ці публічнае дэманс travanne, выраб, распаўсюд нацысцкай сімволікі і атрыбутыкі, а таксама захоўванне ці набыванне такой сімволікі ці атрыбутыкі ў мэтах распаўсюду

16 чэрвеня 2021 года набыў моц Закон Рэспублікі Беларусь ад 14 траўня 2021 года «Аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму». Для таго каб выказаць меркаванне пра тое, ці парушае згаданы закон і практика яго ўжывання палажэнне п. 3 арт. 19 Пакта, варта спачатку звярнуцца да паняцінага апарата, абмяжоўваючыся тымі вызначэннямі, якія злучаныя з дыспазіцыямі артыкулаў КК і КаAP.

Артыкул 130-1 КК прадугледжвае адказнасць за рэабілітацыю нацызму: наўмысныя дзеянні па рэабілітацыі нацызму караюцца штрафам, ці арыштам, ці амежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў, ці пазбаўленнем волі на той жа тэрмін. Дзеянні, прадугледжаныя ч. 1 арт. 130-1 КК, злучаныя з гвалтам або здзейсненням службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 3 да 10 гадоў. Дзеянні, прадугледжаныя часткамі 1 ці 2 гэтага артыкула, здзейсненныя групай асоб або якія прывялі па неасцярожнасці да смерці чалавека або да іншых цяжкіх наступстваў, – караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 5 да 12 гадоў.

У адпаведнасці з законам, рэабілітацыя нацызму – дзеянні, зробленыя публічна або з выкарыстаннем публічна дэманс travanne твора, ці сродкаў масавай інфармацыі, ці глабальнай камп'ютарнай сеткі Інтэрнэт, ці іншай інфармацыйнай сеткі, якія выяўляюцца ў:

- апраўданні ідэалогіі (дактрыны) і практикі нацызму, прызнанні іх правільнімі, меркаванні, што яны маюць патрэбу ў падтрымцы і годныя пераймання, а таксама ў распаўсюдзе ідэалогіі нацызму;
- ухваленні ці адмаўленні злачынстваў супраць міру і бяспекі чалавечства, ваенных і іншых злачынстваў, вызначаных прысудамі Міжнароднага ваеннага трывунала або прысудамі нацыянальных, ваенных ці акупацыйных трывуналаў, заснованымі на прысудзе Міжнароднага ваеннага трывунала;
- апраўданні асоб і (ци) структур або арганізацый, прызнаных злачыннымі або вінаватымі ў здзяйсненні злачынстваў прысудамі Міжнароднага ваеннага трывунала або прысудамі нацыянальных, ваенных ці акупацыйных трывуналаў, заснованымі на прысудзе Міжнароднага ваеннага трывунала, а таксама палітычных і вайсковых арганізацый, якія супрацоўнічалі з такімі асобамі і (ци) структурамі або арганізацыямі на акупаванай тэрыторыі СССР у гады Другой световай вайны, а таксама асоб, якія ўдзельнічалі ў дзеянісці такіх палітычных і вайсковых арганізацый, выконвалі або наўмысна садзейнічалі выкананню злачынных загадаў асоб і (ци) структур або арганізацый, згаданых у гэтым абзяцы, у любой форме;

– гераізацыі нацысцкіх злачынцаў і іх памагатых – наўмысным услаўленні іх, а таксама здзейсненых імі злачынстваў.

Нацысцкія злачынцы – арганізатары, падбухторшчыкі, кіраунікі ці выканаўцы ваеных злачынстваў і злачынстваў супраць міру і чалавечнасці, якія падлягаюць юрысдыкцыі Міжнароднага ваеннага трывунала.

Памагатыя нацысцкіх злачынцаў – выканаўцы загадаў нацысцкага рэжыму, вайсковага камандавання вермахта, вайскоўцаў СС, дапаможнай паліцыі і іх саюзнікаў з ліку насельніцтва акупаваных тэрыторый, якія паступілі добрахвотна ці паводле прызыва на службу ў згаданыя падраздзяленні, а таксама іншыя асобы, якія наўмысна садзейнічалі выкананню злачынных загадаў нацысцкіх злачынцаў у любой форме.

Ёсць пэўныя праблемы, звязаныя з неабгрунтаваным пашырэннем гэтых азначэнняў за кошт прылічэння да памагатых нацысцкіх злачынцаў часткі насельніцтва акупаваных тэрыторый і прыраўноўвання шэрагу палітычных арганізацый, асоб, якія размяшчаліся на акупаванай тэрыторыі і супрацоўнічалі з імі, да арганізацый і асоб, асуджаных Міжнародным ваенным трывуналам ці на падставе прысуду Міжнароднага ваеннага трывунала. Гэта не заўсёды ўлічвае гістарычныя акалічнасці і абстаноўку на акупаванай тэрыторыі, закрывае магчымасці дыскусіі па гісторыка-палітычных пытаннях.

На сярэдзіну сакавіка 2023 года вядома пра два прысуды паводле арт. 130-2 КК і адзін прысуд за рэабілітацыю нацызму паводле арт. 130 КК (рэдакцыя з 1 лютага 2020 года па 18 ліпеня 2021 года арт. 130 КК).

Паводле ч. 3 арт. 130 КК асуджаны Але́сь (Аляксандар) Пушкін: Генеральная прокуратура накіравала ў суд крымінальную справу ў дачыненні да Алеся Пушкіна, якому паставілі ў віну рэабілітацыю нацызму і знявагу дзяржаўных сімвалau: «Падчас папярэдняга следства выяўлена, што абвінавачаны ажыццявіў дзеянні, накіраваныя на пропаганду нацызму і дзейнасці беларускіх калабарацыянісцкіх арганізацый», «героі творчасці Алеся Пушкіна ў гады Другой сусветнай вайны выконвалі, а таксама наўмысна садзейнічалі выкананню загадаў нацысцкіх структур і арганізацый, прызнаных злачыннымі прысудамі Міжнароднага ваеннага трывунала (МВТ). Абвінавачаны імкнуўся аддаць забыццю ўрокі разбуральной вайны, цынічна сказіць яе маральныя і прававыя вынікі, паставіць на адзін узровень сапраўдных герояў і зраднікаў, праславіць і апраўдаць іх, а таксама паставіць пад сумнеў рашэнні МВТ, якія не маюць тэрміну даўніны».

Следчы камітэт Беларусі вызначыў, што «Пушкін выконваў і размяшчаў у адкрытым доступе партрэты памагатых нацысцкіх злачынцаў у вобразе беларускіх патрыётаў і гераічных асоб. Ім былі выяўленыя Міхал Вітушка – галоўны арганізатор мабільных атрадаў акупацыйнай дапаможнай паліцыі, якая дзейнічала ў тылавым раёне нямецкай групы войскаў «Цэнтр» на тэрыторыі акупаванай Беларусі, сформаваных з ліку беларускіх нацыяналістаў; і Усевалада Родзькі – бургамістра Віцебска, які супрацоўнічаў з фашыстамі і быў завербаваны Абверам. А. Пушкін разлічваў на давер гледачоў да мастака, тым самым паспрабаваў аддаць забыццю ўрокі разбуральной вайны, цынічна сказіўшы яе маральныя і прававыя вынікі, паставіў на адзін узро-

вень сапраўдных герояў і здраднікаў, а таксама паставіў пад сумнеў рашэнне Міжнароднага ваеннаага трывбунала, якія не маюць тэрміна даўнасці.



З матэрыялаў крымінальнай справы вынікае, што Пушкін падчас правядзення выставы ў Гродне публічна дэманстраваў партрэт Яўгена Жыхара, які з 1946 года ўзначаліў атрад з былых паліцаю і іншых здраднікаў. На працягу дзесяці гадоў яны ў Пастаўскім раёне здзяйснялі забойствы міліцыянтаў, партыйных і дзяржаўных службовых асоб, падпалы адміністрацыйных будынкаў і дыверсіі на чыгуначныя інфраструктуры. Абвіавачаны ў сваім выступе назваў памагатага нацыстаў беларускім патрыётам і яркім прадстаўніком беларускага антысавецкага супраціву».

Паводле ч. 1 арт. 130-1 КК асуджаны ваенны рэканструктар, які ўдзельнічаў у пастаноўках на «Лініі Сталіна» – забаўляльным комплексе з ваенна-гістарычным складнікам. Старонка Вадзіма Шылько ў сацыяльнай сетцы «Однокласнікі» была прызнаная экстрэмісцкай, што сведчыць пра магчымую сувязь абвіавачвання і змесціва старонкі. На ёй апублікованыя некалькі фатографій асуджанага ў форме салдата Вермахта, які ўдзельнічае ў пастаноўках. Акрамя самога факту размяшчэння гэтых здымкаў, ніякай інфармацыі, якая праслаўляе нацызм, на гэтай старонцы В. Шылько не публікаваў. Наадварот, у стужцы размешчаны артыкул пра падзеі першых дзён вайны, што з сімпатыяй апісвае абарончыя дзеянні Чырвонай арміі.

- # У Віцебскім абласным судзе 26 жніўня 2022 года вынеслі прысуд 34-гадовому Аляксею Рэзникову – чатыры з паловай гады пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. За допісы і рэпосты «ВКонтакте» яго абвіавацілі паводле пяці артыкулаў Крымінальнага кодэкса: ч. 1 арт. 130 (распальванне іншай сацыяльнай варожасці ці варажнечы), ч. 1 арт. 130-1 (рэабілітацыя нацызму), ч. 1 арт. 368 (абраза презідэнта Рэспублікі Беларусь), арт. 369 (абра-

за прадстаўніка ўлады) і арт. 370 (здзек з дзяржаўных сімвалаў). Суддзя Яўген Буруноў разглядаў справу ў закрытым рэжыме. Згодна з версіяй абвінавачвання, Рэznікаў «праз матывы палітычнай і ідэалагічнай варожасці наўмысна размясціў і захоўваў на агульнадаступнай старонцы сацыяльнай сеткі «ВКонтакте» файлы з інфармацыяй, злучанай з выказваннем пазітыўнага стаўлення да салдатаў калабарацыянісцкага фармавання «Беларуская краёвая абарона» і сябраў арганізацыі «РОНА», гераізацыяй нацысцкай і неанацысцкай ідэалогіі, фармаваннем пазітыўнага стаўлення да салдатаў Германіі ў сувязі з іх дзеянасцю ў перыяд фашистыскай акупациі Беларусі», «размяшчаў агульнадаступныя публікацыі для распаўсюду сярод няпэўнага кола асоб ідэй нацызму, неанацызму, нацыяналізму, ксенафобіі і антысемітызму». Разам з тым варта адзначыць, што змест старонкі ў сацыяльнай сетцы абвінавачанага сведчыць пра ягоную актыўную грамадскую пазіцыю, крытычнае стаўленне да дзеянняў улады; згаданыя ў абвінавачванні рэпосты не ўслаўлялі нацызм і не заклікалі непасрэдна да гвалту, не ўтрымлівалі бяспрэчна ксенафобскіх ці неанацысцкіх ідэй, часам мелі неадназначны, дыскусійны харктар. Роля і месца нацыянальных калабарацыянісцкіх фармавання ў гісторыі не заўёды мае сталую ацэнку, пры гэтым публікацыі А. Рэznікам размешчаных у вольным доступе фота- і відэаматэрываючай пакідалі магчымасць у чытача фармаваць уласную пазіцыю ў дачыненні да апублікованай інфармацыі. У адносінах да аналагічных дзеянняў да іншых асоб звычайна ўжывалася адміністрацыйная адказнасць (таксама часцяком адвольна). У такіх умовах асуджэнне абвінавачанага да працяглага тэрміна пазбаўлення волі абумоўленае палітычным харктарам справы, абвінавачваннем у абрэзе А. Лукашэнкі і іншага дзяржаўнага дзеяча, зняваше дзяржаўных сімвалаў – размяшчэнні сатырычнага малюнка з элементамі герба, і, наогул, з'яўляеца недапушчальнай формай абмежавання выказвання меркаванняў.

Законам Рэспублікі Беларусь ад 5 студзеня 2022 года № 146-З Крымінальны кодэкс быў дапоўнены артыкулам 130-2, які прадугледжвае адказнасць за адмаўленне генацыду беларускага народа. Гэтыя дзеянні не падпадаюць непасрэдна пад вызначэнне экстрэмізму, якое размешчанае ў законе, аднак:

- у адпаведнасці з Законам «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь», для мэтай гэтага Закона пад удзелам у экстрэмісцкай дзеянасці ці прычыненнем цяжкай шкоды інтэрэсам Рэспублікі Беларусь разумеецца здзяйсненне ў любой форме асобай, якая дасягнула 18-гадовага ўзросту, хаця б аднаго з дзеянняў, прызнаных у Рэспубліцы Беларусь злачынствамі, прадугледжанымі артыкуламі... 130–133 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, незалежна ад месца яго здзяйснення;
- у спіс асоб, якія датычныя да тэрарыстычнай дзеянасці, падлягаюць уключэнню абвінавачаныя і асуджаныя паводле арт. 124–131 КК.

Такім чынам, ёсьць аргументаваная здагадка, што гэты склад злачынства можа пераўтварыцца ў «экстрэмісцкі» падчас праваўжывання. На цяперашні момант няма звестак пра асуджэнне паводле гэтага артыкула.

У адпаведнасці з арт. 130-2 КК, адмаўленне генацыду беларускага народа, якое размешчанае ў публічным выступе, або ў друкаваным ці публічна дэманстраваным творы, або ў сродках масавай інфармацыі, або ў інфармацыі, размешчанай у гла-

бальний камп'ютарнай сетцы Інтэрнэт, іншай сетцы электрасувязі агульнага карыстання ці вылучанай сетцы электрасувязі, караецца арыштам, ці абмежаваннем волі на тэрмін да пяці гадоў, ці пазбаўленнем волі на той жа тэрмін. Гэтыя ж дзеянні, зробленыя асобай, раней асуджанай за адмаўленне генацыду беларускага народа, або службовай асобай з выкарыстаннем сваіх службовых паўнамоцтваў, караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад трох да дзесяці гадоў.

Перыяд, які ахопліваеца законам, — з 22 чэрвеня 1941 года па 31 снежня 1951 года. Пад беларускім народам у мэтах арт. 1 Закона «Аб генацыдзе беларускага народа» разумеюцца савецкія грамадзяне, якія пражывалі на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і (ци) паслявенні перыяд.

Гаворачы пра Закон «Аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму», варта адзначыць, што гэты закон мог бы зрабіцца дзейсным інструментам барацьбы з неанацызмам, аднак некаторыя фармулёўкі даюць падставы выкарыстоўваць яго ў іншых інтарэсах: задушэння іншадумства і прасоўвання састарэлых савецкіх наратываў, якія прыраўноўваюць антыкамунізм і нацыяналізм да злачынстваў, ігнаруюць факты камуністычнага тэрору і не ўлічаюць яго ў якасці заахвочвальных матываў для дзеянняў жыхароў акупаваных тэрыторый, а таксама не ўлічаюць гістарычнай неадназначнасці даваеннага перадзелу межаў, раздзела Польшчы, акупацыі краінаў Балтыі. Закон аб генацыдзе беларускага народа тэхнічна і змястоўна няспелы, утрымлівае некалькі (а ўлічаючы яго невялікі аб'ём — крытычна многа) спрэчных пастулатаў; разам з тым, увядзенне крымінальнай адказнасці за адмаўленне генацыду адначасова з прыняццем закона адразу адмаўляе грамадству ўмагчыласці дыскусіі і абмеркаванні слушнасці заканадаўца. Практыка ўжывання закона рызыктуе пацвердзіць найгоршыя асцярогі адносна яго ролі.

Публічныя заклікі да экстремізму, а таксама публічнае апраўданне такіх дзеянняў

Заклікі да экстремісцкіх дзеянняў і публічнае апраўданне экстремізму сталі асобнымі формамі экстремізму менавіта пасля того, як набыла моц новая рэдакцыя Закона «Аб процідзеянні экстремізму». Асобныя формы такіх дзеянняў прызнаны злачынствамі і за іх уведзена крымінальная адказнасць. У прыватнасці, крыміналізавалі публічнае апраўданне тэрарызму (арт. 289-1 КК), публічныя заклікі да захопу дзяржаўнай улады ці гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь (арт. 361 КК).

Заўвага агульнага парадку № 34

Артыкул 19: Свабода меркавання і іх выказвання

46. Дзяржавам-удзельніцам трэба забяспечваць сумяшчальнасць антытэрорыстычных мер з пунктам 3 [арт. 19 Пакта]. Такія правапарушэнні як «заахвачванне тэрарызму» і «экстремісцкая дзеянасць», а таксама правапарушэнні «ўсхватлення», «услайління» ці «апраўдання» тэрарызму павінны мець выразныя вызначэнні для гарантый таго, што іх ужыванне не вядзе да недарэчнага ці неадпаведнага ўмяшання ў ажыццяўленне права на свабоднае выказванне меркаванняў.

Ёханэсбургскія прынцыпы

Нацыянальная бяспека, свабода выказвання меркавання і доступ да інфармацыі

Прынцып 7. Выказванне меркаванняў, якое знаходзіцца пад абаронай

(а) ...Выказванне меркавання, што не складае пагрозы нацыянальнай бяспечы, уключае, але не абмяжоўваеца выказваннямі, якія:

- (i) выступаюць за негвалтоўную змену палітыкі ўрада ці змену самага ўрада;
 - (ii) уяўляюць сабой крытыку ці аразу нацыі, дзяржавы ці яе сімвалаў, урада, дзяржаўных ведамстваў ці дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў, а таксама замежнай нацыі, дзяржавы ці яе сімвалаў, урада, дзяржаўных ведамстваў ці дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў;
 - (iii) уяўляюць неўхваленне ці прапагандуюць неўхваленне, па пытаннях рэлігіі, свабоды сумлення ці перакананняў, супраць прызывау на вайсковую службу ці вайсковай службы як такой; канкрэтнага канфлікту ці пагрозы ўжывання сілы дзеля вырашэння міжнародных спрэчак;
 - (iv) накіраваныя на перадачу інфармацыі пра меркаваныя парушэнні міжнародных стандартоў правоў чалавека ці міжнароднага гуманітарнага права.
-

Іншыя, не злучаныя з крымінальна каральнымі, формы «апраўдання экстремізму» могуць стаць падставай для прызнання інфармацыйных матэрыялаў экстремісцкімі. Разам з тым, ёсць аргументаваныя падазрэнні ў тым, што гэтая норма будзе выкарыстоўвацца з мэтай задушэння нязгодных галасоў у абарону тых, каго адвольна пераследуюць з выкарыстаннем антыэкстремісцкага заканадаўства.

Карная псіхіяtryя

Згодна са звесткамі ПЦ «Вясна», прынамсі пяць разоў суды ўжывалі прымусовыя меры медыцынскага харктару ў дачыненні да людзей, якія зрабілі дзеянні, што змяшчаюць прыкметы злачынстваў, у аснове якіх ляжаць выкаванні (часам у супнасці з іншымі дзеяннямі).

Iгар Альхой абвінавачваўся ў замаху на акт тээрарызму (ч. 1 арт. 289 Крымінальнага кодэкса) і абрэзе А. Лукашэнкі (ч. 1 арт. 386 Крымінальнага кодэкса). На думку абвінавачвання, Iгар Альхой хацеў у мэтах перашкаджэння палітычнай дзейнасці, застрашвання насельніцтва і дэстабілізацыі грамадскага парадку падарваць адміністрацыйны будынак у Гомелі, дзеля чаго азнаёміўся на адным з YouTube-каналаў са спосабамі вырабу выбуховых рэчываў. Пасля набыў неабходныя кампаненты і вырабіў такую сумесь. Пазней ён спрабаваў набыць радыёпульт для ініцыявання зарадаў самаробных выбухных прыладаў на адлегласці, аднак яго супрацьпраўная дзейнасць была спыненая праваахоўнымі органамі. Ён жа публічна ў непрыстойнай форме абрэзіў, зняважыў гонар і годнасць А. Лукашэнкі ў сувязі з ажыццяўленнем ім сваіх пайнамоцтваў. Альхой уласнаручна напісаў тэкст, агучыўшы і зняўшы яго з дапамогай навызначанай відэазапісвальнай прылады, пасля чаго адправіў гэты відэазапіс не менш як двум карыстальнікам мэсэнджара Telegram.

Падчас судовага працэсу і пасля заключэння псіхіяtryчнай экспертызы ў Альхова былі выяўленыя парушэнні ў псіхічнай сферы, падчас здзяйснення злачынства ён не мог усведамляць значэння сваіх дзеянняў і кіраваць імі, быў не здольны да адэкватнага ўспрымання рэчаіснасці. Суд Цэнтральнага раёна Гомеля 15 жніўня 2022 года вынес вызначэнне, паводле якога пастаравіў ужыць у дачыненні да Альхова з прычыны здзяйснення ім у несвядомым стане грамадска-небяспечных дзеянняў, прадугледжаных ч. 1 арт. 13, ч. 1 арт. 289, ч. 1 арт. 368 Крымінальнага кодэкса, прымусовыя меры бяспекі і лячэння ў выглядзе прымусовага лячэння ў псіхіяtryчным стацыянары са строгім назіраннем.

- # *Даніл Жарын быў абвінавачаны паводле арт. 130 Крымінальнага кодэкса (Распальванне сацыяльной варажнечы), ч. 1 арт. 289 КК (Акт тээрарызму). Яго абвінавачвалі ў нападзе на будынак інстытута МУС у чэрвені 2021 года. У адпаведнасці са звесткамі следства, уначы 10 чэрвеня хтосьці кінуў бутэльку з гаручым рэчывам ва ўваходныя дзвёры Магілёўскага інстытута МУС. Судовая калегія па крымінальных справах Магілёўскага абласнога суда 1 снежня 2021 года на падставе арт. 101 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь прызначыла Жарыну прымусовыя меры бяспекі і лячэння ў выглядзе прымусовага лячэння ў псіхіяtryчным стацыянары з узмоценнем назіраннем. 23 траўня 2022 года КДБ уключыў Даніла ў спіс «асоб, датычных да тээрарыстычнай дзейнасці».*
- # *Суд Маладзечанскага раёна 25 лістапада 2021 года ўжыў прымусовыя меры медыцынскага харктару ў дачыненні да Аляксандра Кісяля, якога абвінавачвалі ў абрэзе А. Лукашэнкі паводле ч. 1 арт. 368 Крымінальнага кодэкса. Згодна з версіяй абвінавачвання, Кісель у сацыяльной сетцы «ВКонтакте»,*

пад адным з допісаў у групе «Последний звонок», пакінуў абрэзлівы каментар з выкарыстаннем ненарматыўнай лексікі на адрес А. Лукашэнкі. Суд накіраваў Аляксандра Кісяля на прымусовае лячэнне ў псіхіяtryчны стацыянар.

- # Такое ж рашэнне было прынятае судом Кастрычніцкага раёна Магілёва, які 18 чэрвеня 2022 года накіраваў на прымусовае лячэнне Міхаіла Ляпейку, якога абвінавацілі ў публічнай абрэзе А. Лукашэнкі (ч. 2 арт. 368 КК).
- # Павел Абуховіч асуджаны да прымусовага псіхіяtryчнага лячэння паводле ч. 1 арт. 130, арт. 369, ч. 1 арт. 368 КК за размешчаныя ў інтэрнэце каментары ў сацыяльных сетцы, змест якіх у пастанове суда не прыводзіцца і якія змяшчаюць крытыку супрацоўнікаў праваахоўных органаў, абрэзу былога начальніка ГУБАЗiK, намесніка міністра ўнутраных спраў М. Карпянкова і А. Лукашэнкі.

У адпаведнасці з КК, асобам, якія здзейснілі прадугледжаныя Крымінальным кодэксам грамадска небяспечныя дзеянні ў стане несвядомасці ці якія здзейснілі злачынствы, але захварэлі да вынясення прысуду ці падчас адбывання пакарання на псіхічны разлад (захворванне), што пазбаўляе іх магчымасці ўсведамляць значэнне сваіх дзеянняў ці кіраваць імі, калі гэтыя асобы паводле свайго псіхічнага стану і з улікам харектару зробленага імі дзеяння ўяўляюць небяспеку для грамадства, судом прызначаюцца наступныя прымусовыя меры бяспекі і лячэння: прымусовае амбулаторнае назіранне і лячэнне ў лекара-спецыяліста ў галіне аказання псіхіяtryчнай дапамогі; прымусовае лячэнне ў псіхіяtryчным стацыянары са звычайным, узмоцненым ці строгім назіраннем.

Прымусовае лячэнне ў псіхіяtryчным стацыянары са звычайным назіраннем можа быць прызначана судом у дачыненні да асобы, якая пакутуе ад псіхічнага разладу (захворвання), па псіхічным стане і харектары зробленага грамадска небяспечнага дзеяння мае патрэбу ў бальнічным утрыманні і лячэнні ў прымусовым парадку. Прымусовае лячэнне ў псіхіяtryчным стацыянары з узмоцненым назіраннем можа быць прызначана судом у дачыненні да асобы, якая пакутуе ад псіхічнага разладу (захворвання), ажыццявіла грамадска небяспечнае дзеянне, не злучанае з замахам на жыццё і здароўе грамадзян, і па псіхічным стане не ўяўляе пагрозы для навакольных, але мае патрэбу ў бальнічным утрыманні і лячэнні ва ўмовах узмоцненага назірання. Прымусовае лячэнне ў псіхіяtryчным стацыянары са строгім назіраннем можа быць прызначана судом у дачыненні да асобы, якая пакутуе ад псіхічнага разладу (захворвання), па псіхічным стане і харектары зробленага грамадска небяспечнага дзеяння ўяўляе асаблівую небяспеку для грамадства і мае патрэбу ў бальнічным утрыманні і лячэнні ва ўмовах строгага назірання.

Як правіла, від прымусовага лячэння абіраецца судом на падставе заключэння судова-псіхіяtryчнай экспертызы без крытычнай ацэнкі заключэння.

Разам з тым, у адпаведнасці з Законам «Аб псіхіяtryчнай дапамозе», рашэнне суда аб прымусовай шпіталізацыі і лячэнні выносіцца ў выпадку знаходжання асобы, якая пакутуе ад псіхічнага разладу (захворвання) і ўхіляецца ад лячэння, у стане, які абумоўлівае: яе непасрэдную небяспеку для сябе і (ци) іншых асоб; яе бездапаможнасць; магчымасць прычынення істотнай шкоды свайму здароўю з прычыны пагаршэння стану псіхічнага здароўя, калі такая асоба будзе пакінутая без псіхіяtryчнай дапамогі.

Таго ж падыходу варта прытрымлівацца і ў выпадку прызначэння прымусовых мер медыцынскага характару – сутнасць і мэта гэтых судовых пастановаў практична адна, а той факт, што супрацьпраўнае дзеянне ажыццяўляецца ў стане несвядомасці, зводзіць да мінімуму аргументаваныя адрозненні ў спосабах медыцынскага рэагавання.

Такім чынам, у выпадку прымяnenня прымусовага лячэння ў псіхіяtryчным стациянары ў дачыненні да асоб, не небяспечных для сябе і навакольных на момант прымяnenня гэтых мер, варта казаць пра адвольнае пазбаўленне волі. Некалькі разоў гэта было злучана з рэалізацыяй свабоды выказвання меркаванняў.

Пазбаўленне грамадзянства

Пасля выбараў прэзідэнта, якія адбыліся ў 2020 годзе, у Закон «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь» двойчы ўнеслі змены і дадаткі: уведзены, у тым ліку, новыя падставы для страты грамадзянства.

Так, Законам ад 10 снежня 2020 года № 67-З (набыў моц 18 чэрвеня 2021 года) унесены дадатак у арт. 19 Закона «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь», паводле якога ў дзяржавы з'явілася права пазбаўляць чалавека грамадзянства, набытага праз натуралізацыю, за ўдзел у экстэрмісцкай дзейнасці ці прычыненне ім цяжкай шкоды інтэрэсам Рэспублікі Беларусь, што пацвярджаецца наяўнасцю прысуду суда, які ўвайшоў у сілу. Пад ўдзелам у экстэрмісцкай дзейнасці ці прычыненнем цяжкай шкоды інтэрэсам Рэспублікі Беларусь разумеецца здзяйсненне ў любой форме асобай, якая дасягнула 18-гадовага ўзросту, хаця б аднаго з дзеянняў, прызнаных у Рэспубліцы Беларусь злачынствамі, прадугледжанымі арт. 124–126, 130–133 (Глава 17. Злачынствы супраць міру і бяспекі чалавецтва), 287, 289–290⁵, 293 (Глава 27. Злачынствы супраць грамадскай бяспекі), 356, 357, 359–361³ (Глава 32. Злачынствы супраць дзяржавы) Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, незалежна ад месца яго здзяйснення (зайвага да ч. 2 арт. 19 Закона «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь»).

Канстытуцыйны суд, правяраючы на адпаведнасць Закона «Аб змене Закона Рэспублікі Беларусь “Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь”» ад 10 снежня 2020 года № 67-З Канстытуцыі і міжнародна-прававым актам, ратыфікованым Рэспублікай Беларусь, сваім рашэннем ад 1 снежня 2020 года № Р-1226/2020, аргументуючы канстытуцыйнасць, паказаў, што спыненне грамадзянства за ўдзел у экстэрмісцкай дзейнасці ці прычыненне цяжкай шкоды інтэрэсам Рэспублікі Беларусь не прымяняецца ў дачыненні да грамадзян Рэспублікі Беларусь па нараджэнні.

Канстытуцыйны суд звярнуў увагу, што «...пры вырашэнні пытанняў аб страце грамадзянства Рэспублікі Беларусь асобамі, згаданымі ў п. 8 арт. 1 Закона, варта зыходзіць таксама з прынцыпу грамадзянства Рэспублікі Беларусь, паводле якога Рэспубліка Беларусь імкнецца да пазбягання выпадкаў безграмадзянства (арт. 3 Закона «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь»). Прынцып пазбягання безграмадзянства прадугледжаны і міжнародна-прававымі актамі, у прыватнасці Канвенцыяй аб скарачэнні безграмадзянства 1961 г., у якой паказана, што ніякая дзяржава не павінна пазбаўляць ніякую асобу свайго грамадзянства, калі такое пазбаўленне зрабіла б гэтую асобу апатрыдам (п. 1 арт. 8). Той факт, што Беларусь не з'яўляецца ўдзельніцай канвенцыі, не змяншае важнасці замацаваных ёю правіл.

Парадак і ўмовы страты грамадзянства за здзяйсненне злачынства рэгулюеца ч. 2 арт. 19 Закона «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь» і Палажэннем аб парадку разгляду пытанняў, злучаных з грамадзянствам Рэспублікі Беларусь, зацверджаным Указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 1994 года № 209. Так, для спынення грамадзянства паводле ч. 2 арт. 19 Закона «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь», неабходна наяўнасць наступных падставаў у сукупнасці:

- атрыманне грамадзянства па натуралізацыі;
- дасягненне паўнагадовага ўзросту;
- прысуд суда, які набыў законную моц, за здзяйсненне злачынстваў, прадугледжаных арт. 124–126, 130–133, 287, 289–290⁵, 293, 356, 357, 359–361³ Крымінальнага кодэкса.

Законам ад 5 студзеня 2023 года № 242-3 (уваходзіць у сілу 11 ліпеня 2023 года) унесены змены і дадаткі, паводле якіх за ўдзел у экстремісцкай дзеянасці ці прычыненне цяжкай шкоды інтэрэсам Рэспублікі Беларусь можа быць страчана грамадзянства паводле нараджэння. Акрамя таго, колькасць злачынстваў, за здзяйсненне якіх грамадзянства страчваецца, павялічылася з 24 да 53: грамадзяне Беларусі паводле нараджэння, якія здзейснілі злачынствы, прадугледжаныя арт. 122–137, 287, 289, ч. 2 арт. 290, арт. 290¹–293, ч. 4 арт. 294, ч. 4 арт. 295, ч. 4 арт. 309, ч. 3 арт. 311, ч. 3 арт. 322, ч. 3 арт. 323, ч. 3 арт. 324, ч. 2 арт. 333, арт. 356, 357, 359–362 і ч. 2 арт. 367 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь; і ч. 2 арт. 363, арт. 364, арт. 366 і арт. 388 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, здзейсненыя паводле матываў расавай, нацыянальной, рэлігійнай варожасці ці варажнечы, палітычнай ці ідэалагічнай варожасці або з матываў варожасці ці варажнечы ў дачыненні да якой-небудзь сацыяльной групы і знаходзяцца за мяжой (заўвага да арт. 19 Закона ад 5 студзеня 2023 года № 242-3) падпадаюць пад катэгорыю асоб, грамадзянства якіх можа быць страчана.

Такім чынам, для спынення грамадзянства ў адпаведнасці з ч. 3 арт. 19 Закона «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь» (набывае моц 11 ліпеня 2023 года), неабходна наяўнасць наступных падставаў у сукупнасці:

- грамадзянства паводле нараджэння;
- дасягненне паўнагадовага ўзросту;
- прысуд суда, які набыў законную моц, за здзяйсненне злачынстваў, прадугледжаных артыкуламі, згаданымі ў заўвазе да арт. 19 Закона «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь»;
- знаходжанне за мяжой.

Адвольнае пазбаўленне грамадзянства супярэчыць міжнародным стандартам правоў чалавека і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: у адпаведнасці з ч. 2 арт. 15 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, ніхто не можа быць адвольна пазбаўлены свайго грамадзянства ці права змяніць сваё грамадзянства; Канстытуцыя Беларусі ўскладае на дзяржаву забарону на пазбаўленне грамадзянства. Так, ч. 2 арт. 10 сцвярджае:

«Ніхто не можа быць пазбаўлены грамадзянства Рэспублікі Беларусь ці права змяніць грамадзянства. Атрыманне і спыненне грамадзянства ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з законам».

На думку І. І. Пляхімовіча, «пазбаўленне грамадзянства – гэта яго **прымусовае спыненне ў якасці санкцыі** з боку дзяржавы. Пазбаўленне грамадзянства варта адрозніваць ад спынення грамадзянства, якое не мае характару санкцыі. Такія выпадкі называюцца стратай грамадзянства»²⁰.

У Крымінальным кодэксе пералічаны як асноўныя, так і дадатковыя віды пакаранняў. Паводле ч. 2 арт. 3 Крымінальнага кодэкса, каральнасць дзеяння вызначаецца толькі гэтым Кодэксам. Згаданыя ў заўвазе да ч. 2 і ч. 3 арт. 19 Закона артыкулы Крымінальнага кодэкса не прадугледжваюць у якасці пакарання спыненне грамадзянства.

²⁰ Пляхімович И. И. Комментарий к Конституции Республики Беларусь. В 2 т. – Минск: Амалфея, 2015. – Т. 1 – С. 267-268.

Такім чынам, за здзяйсненне злачынства чалавек зазнае крымінальную адказнасць і, дадаткова, від пакарання, які не прадугледжаны Крымінальным кодэксам, – спыненне грамадзянства.

Акрамя таго, пазбаўленне грамадзянства як дадатковы від санкцыі за здзяйсненне злачынства будзе ўжывацца толькі да тых грамадзян паводле нараджэння, якія знаходзяцца за мяжой. Такім чынам, калі двое грамадзян паводле нараджэння здзейсняць злачынства, прадугледжанае арт. 367 Крымінальнага кодэksa (паклёт у дачыненні да прэзідэнта Рэспублікі Беларусь), аднак адзін з іх пражывае ў Беларусі, а іншы – за мяжой, то, акрамя прадугледжанай Кодэксам санкцыі, на чалавека накладваюць дадатковы від пакарання – пазбаўленне грамадзянства.

Міжнародная канвенцыя аб ліквідацыі ўсіх формаў расавай дыскрымінацыі, ратыфікаваная Беларуссю 8 красавіка 1969 года

Артыкул 5

У адпаведнасці з асноўнымі абавязальніцтвамі, выкладзенымі ў артыкуле 2 гэтай Канвенцыі, дзяржавы-ўдзельніцы абавязваюцца забараніць і ліквідаваць расавую дыскрымінацыю ва ўсіх яе формах і забяспечыць раўнапраёу кожнага чалавека перад законам, без адрознення расы, колеру скуры, нацыянальнага ці этнічнага паходжання, асабліва ў дачыненні да ажыццяўлення наступных правоў:

...

(iii) права на грамадзянства.

Спецыяльныя дакладчыкі ААН 23 снежня 2022 года накіравалі дзяржаве [зварот](#), якім выказалі хваляванне з нагоды ўніяснення зменаў у Закон «Аб грамадзянстве Рэспублікі Беларусь», якія прадугледжваюць пазбаўленне грамадзянства ў якасці меры пакарання і ўжыванне новых палажэнняў Крымінальна-працэсуальнага кодэksa пра завочны судовы разгляд. Спецдакладчыкі сумніваюцца ў сумяшчальнасці гэтых заканадаўчых палажэнняў і іх рэалізацыі з абавязковымі для Беларусі міжнароднымі абавязальніцтвамі ў галіне правоў чалавека. А менавіта, з пункту гледжання іх патэнцыйнага негатыўнага ўздзеяння на права на грамадзянства і права на справядлівы судовы разгляд, адмова ў якіх сур'ёзна паўплывае на ажыццяўленне ўсіх іншых асноўных правоў. Акрамя таго, можа мець месца патэнцыйны запалохвальны эфект гэтага заканадаўства, накіраванага на абмежаванне ажыццяўлення асноўных свабод, у тым ліку свабоды перакананняў і іх выказвання, а таксама мірных сходаў і аб'яднанняў беларускімі грамадзянамі за мяжой, перашкаджаючы іх аб'яднанию ў якія-небудзь структуры, удзелу ў публічных дзеяннях ці выказанню іншадумства і крытыкі ў адрас дзейснай улады.

Працэдура страты грамадзянства

Працэдура страты грамадзянства рэгулюеца Палажэннем аб парадку разгляду пытанняў, злучаных з грамадзянствам Рэспублікі Беларусь, зацверджаным Указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 1994 года № 209 (далей – Палажэнне) і складаецца з некалькіх этапаў. Тэрмін разгляду матэрыялаў па страже грамадзянства не павінен перавышаць шасці месяцаў.

На першым этапе дзяржаўныя органы накіроўваюць у Міністэрства ўнутраных спраў (далей – МУС) матываваны ліст аб мэтазгоднасці прыняцця рашэння наконт страты грамадзянства; копію прысуду суда, які набыў законную моц і пацвярджае ўдзел асобы ў экстремісцкай дзеянасці ці прычыненне ёю цяжкай шкоды інтэрэсам Рэспублікі Беларусь.

На другім этапе МУС правярае пададзеныя матэрыялы на адпаведнасць патрабаванням, якія змяшчаюцца ў ч. 2 арт. 19 Закона; выносіць матываванае заключэнне пра мэтазгоднасці прыняцця такога рашэння; накіроўвае заключэнне разам з матэрыяламі справы ў Камісію па пытаннях грамадзянства пры прэзідэнце і Камітэт дзяржаўной бяспекі (далей – КДБ).

На трэцім этапе КДБ накіроўвае сваё заключэнне наконт мэтазгоднасці прыняцця рашэння аб страже асобай грамадзянства Рэспублікі Беларусь у Камісію па пытаннях грамадзянства.

На чацвёртым – Камісія па пытаннях грамадзянства ацэньвае прадстаўленыя матэрыялы з улікам інтэрэсаў Рэспублікі Беларусь; прымае рашэнне; накіроўвае рашэнне на разгляд прэзідэнту.

На пятым этапе прэзідэнт прымае рашэнне аб страже грамадзянства ў форме ўказаў.

На шостым – Указ накіроўваецца для выканання ў МУС; дзяржаўны орган, які ініцыяваў страту грамадзянства, апавяшчае асобу або прынятым рашэнні наконт страты грамадзянства; МУС накіроўвае паведамленне або выкананні ўказу прэзідэнта ў Адміністрацыю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

У адпаведнасці з арт. 38 Закона і ч. 2 арт. 45 Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса, рашэнні па пытаннях грамадзянства Рэспублікі Беларусь, прынятыя прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, могуць быць абскарджаны ў Вярхоўны Суд Рэспублікі Беларусь, які разглядае такія справы ў якасці суда першай інстанцыі. Асобнага парадку разгляду спраў гэтай катэгорыі не прадугледжана.

Такім чынам, пазбаўленне грамадзянства ў сувязі з наяўнасцю прысуду суда Беларусі, які набыў законную моц і пацвярджае ўдзел грамадзяніна ў экстремісцкай дзеянасці ці прычыненне ім цяжкай шкоды інтэрэсам Беларусі, супярэчыць арт. 10 Канстытуцыі, міжнародна-прававым стандартам, з'яўляецца дадатковым відам пакарання і накіравана на абмежаванне ажыццяўлення асноўных прав і свабод, у тым ліку свабоды пераканання і іх выказвання.

Высновы

З дапамогай шырокай фармулёўкі паняццяў «экстрэмізм» і адвольнага пашырэння паняцця «тэратызм», адвольнага ўжывання антыэкстрэмісцкага заканадаўства і ігнаравання міжнародных стандартоў, у прыватнасці, нормаў «мяккага права» па пытаннях свабоды выказвання меркаванняў, у Беларусі шырока практикуецца рэпрэсіўная практика па задушэнні выказвання меркавання і пераследзе апанентаў улады. Яна ўжываецца ў межах татальнага задушэння іншадумства ў грамадстве, у абстаноўцы насаджэння страху ва ўсіх сферах адносінаў. З аднаго боку, пад забаронай аказваецца любая незалежная інфармацыя, злучаная з шырокім колам пытанняў: ад грамадска-палітычнай сферы да культуры і беларускамоўнага кантэнту. З іншага боку, парушэнне забаронаў прыводзіць да пераследу людзей у розных формах: жорсткае абыходжанне і катаванні, штраф, канфіскацыя маёмы, адміністрацыйны арышт і крымінальны пераслед, прымусовая псіхіяtryчнае лячэнне, пагрозы пазбаўлення грамадзянства.

Вялікая частка гэтых адвольных рэпрэсій стала магчымай праз адсутнасць незалежнага суда і ўключэнне судзейскага корпусу ў карныя практикі.

Санкцыі за парушэнне прадпісанняў заканадаўства ці рэпрэсіўнай практикі рэгулярна ўзмацняюцца. Гэта стала магчымым дзякуючы тому, што заканадаўчая ўлада страціла рысы прадстаўнічай, не падсправаздачная народу як адзінаму носьбіту ўлады.